



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

У Беларусі ўстаноўлены новыя памеры мінімальнага спажывецкіх бюджэту

Пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ўстаноўлены памеры мінімальнага спажывецкіх бюджэту ў цэнах сакавіка 2007 года для 18 сацыяльна-демаграфічных груп насельніцтва. Аб гэтым паведаміла намеснік начальніка ўпраўлення комплексных праблем развіцця сацыяльна-працоўнай сферы Мініпрацы і сацабароны Людміла Сіноціна. Гэтыя нарматывы будуць дзейнічаць з 1 мая па 31 ліпеня гэтага года.

Яна нагадала, што ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб фарміраванні і выкарыстанні мінімальнага спажывецкага бюджэту» гэты сацыяльны нарматыў уяўляе сабой расходу на набывццё набору спажывецкіх тавараў і паслуг для задавальнення асноўных фізіялагічных і сацыяльна-культурных патрэбнасцяў чалавека.

Паводле слоў спецыяліста, сярэднедушава мінімальнага спажывецкіх бюджэту сям'і з чатырох чалавек з 1 мая гэтага года складе Ві275 тыс. 600 у разліку на месяц (у лютым—красавіку 2007 года ён быў роўны Ві265 тыс. 110). Гэты сацыяльны нарматыў служыць асновай для вызначэння права на атрыманне льготных крэдытаў і субсідый на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набывццё жылых памішканняў, на рамонт жылля для жыхароў малых населеных пунктаў.

Людміла Сіноціна падкрэсліла, што ў параўнанні з цяпер дзеючым нарматывам мінімальнага спажывецкіх бюджэту сям'і з чатырох чалавек павялічыўся на 4 працэнты.

Яна адзначыла, што структура сярэднедушавага мінімальнага спажывецкага бюджэту сям'і з чатырох чалавек у цэнах сакавіка 2007 года наступная: прадукты харчавання — 47,5 працэнта, адзенне, абутак, бялізна — 19,2 працэнта, прадметы культурна-бытавога і гаспадарчага прызначэння — 6,6 працэнта, прадметы санітарыі, гігіены, лякарствы — 1,8 працэнта, аплата жылля і камунальных паслуг — 12,4 працэнта, бытавыя паслугі, транспарт, сувязь — 7,9 працэнта, культурна-асветныя мерапрыемствы і адпачынак — 2,8 працэнта, уносы і плацяжы — 1,9 працэнта.

БЕЛТА.

Прэзідэнт накіраваў спачуванні У. Пуціну і Н. Ельцынай у сувязі са смерцю Барыса Ельцына

У сувязі са смерцю першага прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Барыса Ельцына кіраўнік беларускага дзяржава Аляксандр Лукашэнка 23 красавіка ад імя народа Рэспублікі Беларусь і ад сябе асабіста накіраваў спачуванні прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Уладзіміру Пуціну і ўдаве Нане Ельцынай.

«Пайшоў з жыцця лідар нацыі ў поўным сансе гэтага слова, сапраўдны патрыёт сваёй краіны, выдатны дзяржаўны дзеяч, які душой хварэў за Расію і яе народ. Беларусы назаўсёды захаваюць у сваіх сэрцах памяць пра Барыса Мікалаевіча — сапраўднага сябра і вялікага палітыка, з імем якога звязаны найбольш значныя і памятнае старонкі ў развіцці саюзных адносін паміж беларускім і расійскім народамі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Цалкам падзяляючы з Вамі горыч незаменнай страты, выказваю шчырыя спачуванні Вам, паважаная Нанна Іосіфаўна, усім родным Барыса Мікалаевіча. Спадзяюся, што спачуванні блізкіх і падтрымка сяброў дапамогуць Вам знайсці ў сабе сілы і мужа перажыць вялікае гора, якое Вас напаткала», — сказана ў пасланні, накіраваным на імя Нанне Ельцынай.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Пахаванне Барыса Ельцына пройдзе 25 красавіка, а ў Расіі ў гэты дзень аб'яўлена жалоба

25 красавіка аб'яўлены ў Расійскай Федэрацыі днём агітэнацыянальнай жалобы ў сувязі са смерцю першага прэзідэнта Расіі Барыса Ельцына. Аб гэтым заявіў кіраўнік расійскага дзяржава Уладзімір Пуцін у спецыяльным тэлевізійным звароце да расіян.

Як паведамілі ў прэс-службе Крамля, развітанне з Барысам Ельцыным пройдзе 25 красавіка ў Маскве ў Храме Хрыста Збавіцеля. У гэты ж дзень ён будзе пахаваны на Новадэвочых могілках. Для арганізацыі пахавання створана спецыяльная дзяржаўная камісія, якую ўзначальвае кіраўнік Адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сяргей Сябянён.

Барыс Ельцын раптоўна памёр 23 красавіка ў Маскве на 77-м годзе жыцця. Афіцыйнай прычынай смерці названа прагрэсаванае сарцадно-асудзістай паліорганнай недастатковасці. Смерць Барыса Ельцына настанала ў 15 гадзін 45 хвілін па маскоўскім часе ў Цэнтральнай клінічнай бальніцы.

БЕЛТА.

Прэзідэнт Беларусі прыме ўдзел у жалобнай цырымоніі пахавання Барыса Ельцына

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўчора ўвечары вылецеў у Маскву, дзе прыме ўдзел у жалобнай цырымоніі пахавання першага прэзідэнта Расіі Барыса Ельцына. Аб гэтым паведаміў карэспандэнту БЕЛТА кіраўнік прэс-службы Прэзідэнта Павел Лёгі.

Соцыум

Дапамога з новага «пункту адліку»?

Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, да канца гэтага года плануецца падрыхтаваць прапановы па павелічэнню крытэрыяў патрэбы, выходзячы з якога прызначаецца адрасная сацыяльная дапамога.

У прыватнасці, калі зараз права на такую дапамогу атрымліваюць грамадзяне з даходам менш за 60 працэнтаў бюджэту працяжковага мінімуму, то ў будучым гэты паказчык мяркуюць павялічыць да 80 працэнтаў БПМ. Дарэчы, паводле слоў начальніка галоўнага ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Надзеі Басюк, на працягу студзеня—сакавіка гэтага года адрасная сацыяльная дапамога была прызначана на 15,5 тыс. чалавек. Пры гэтым яе сярэдні памер у выглядзе штомесечнага выплат склаў 27,7, а ў выглядзе аднарадова сацыяльнай падтрымкі — 77,9 тыс. рублёў.

Сяргей ГРЫБ.

Сядзелка з павышаным попытам

З пачатку года колькасць пажылых і непрацаздольных грамадзян, якія атрымліваюць хатнія паслугі на дому, павялічылася ва ўсіх рэгіёнах краіны, за выключэннем Гомельскай вобласці.

У выніку, як паведаміла карэспандэнту «Звязды» начальнік галоўнага ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Надзея Басюк, сацыяльна-рабочнік наведваюць звыш 76 тысяч чалавек, амаль 70 працэнтаў з якіх пражываюць у сельскай мясцовасці. Разам з тым, адзначаюць у міністэрстве, для аказання паслуг пакуль усё яшчэ недастаткова выкарыстоўваюцца магчымасці сацыяльнай інфраструктуры аграгарадкоў, малых і сярэдніх гарадоў. Таму даводзіцца канстатаваць, што зараз сацыяльным абслугоўваннем на даму ахоплены толькі 51 працэнт сельскіх населеных пунктаў, і ў тым ліку — 40 працэнтаў малалюдных і аддаленых вёсак.

Яшчэ адным важным напрамкам у бліжэйшы час стане развіццё службы сядзелка. Як паказвае першы вопыт, падобны від дапамогі грамадзянам, якія страцілі магчымасць да самаабслугоўвання, аказвае запатрабаваным і будзе пашырэння па ўсёй Беларусі. Тым больш, зазначаюць у міністэрстве, што пакуль паслугамі сядзелка могуць карыстацца жыхары толькі 14 раёнаў краіны.

Сяргей ГРЫБ.



Выхаванцы футбольнай секцыі Рэчыцкай юнацка-дзіцячай спартыўнай школы на трэніроўцы.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«НЕЗАЛЕЖНАЯ БЕЛАРУСЬ — НАШ ДАСТОЙНЫ І НАДЗЕЙНЫ ДОМ»

Учора на сумесным пасяджэнні абедзвюх палат парламента Прэзідэнт звярнуўся са штогадовым Пасланнем да беларускага народа і Нацыянальнага сходу Беларусі



Фота БЕЛТА.

Перш чым раскрыць стратэгію дзяржава на бліжэйшую перспектыву, а менавіта яна ўтрымліваецца ў традыцыйным звароце кіраўніка дзяржава, па прапанове Аляксандра Лукашэнка ўдзельнікі сумеснага пасяджэння хвілінай маўчання ўшанавалі памяць першага прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Барыса Ельцына. Як адзначыў беларускі лідар, гэта цяжкая страта не толькі для братняй Расіі, але і для нашай краіны. «Барыс Мікалаевіч стаў каля вытокаў будаўніцтва Саюзнай дзяржава, стварэнне якой лічыў жыццёва важным і гаспадарчым неабходным для нашых брацкіх народаў», — падкрэсліў кіраўнік Беларусі. І пасля завяршэння прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Ельцын пастаянна цікавіўся жыццём Беларусі, актыўна ўдзельнічаў ва ўмацаванні інтэграцыі на постсавецкай прасторы. «Ён смела і па-дэлаваму вырашаў многія складаныя задачы ў імя нашых агітэнацыянальных інтарэсаў, для ўмацавання раўнапраўнага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт пацвердзіў вернасць стратэгічнаму курсу на пабудову Саюза з брацкай Расіяй.

Вяртаючыся ўласна да Паслання, беларускі лідар адзначыў, што гэта не справадана. Пасланне павінна асвятляць актуальныя пытанні сучаснага развіцця, адносіны да іх нашай краіны і намічаныя стратэгічныя напрамкі дзяржаўнай палітыкі на бліжэйшую перспектыву.

«Мы жывём у цесна ўзаемазвязаным свеце. Дынаміка развіцця сусветных працэсаў і міжнародных адносін, іх уплыў на сітуацыю ў Беларусі аб'ектыўна запатрабавалі ўнясення ў 2007 годзе пэўных карэктываў у праводзімую ўнутраную і знешнюю палітыку дзяржава», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. Аднак нашы стратэгічныя мэты пабудовы эканамічна моцнай, сацыяльна справядлівай, незалежнай дзяржава на аснове паступальнага сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны застаюцца нязменнымі.

Паводле слоў Прэзідэнта, галоўная задача сёння — усімі сіламі і сродкамі ўмацаваць самастойнасць беларускай дзяржава. Гэта значыць, забеспячыць права самастойна праводзіць уласную знешнюю і ўнутраную палітыку, забеспячыць нацыянальную бяспеку па ўсіх яе складовых — ад абароннай да інфармацыйнай і харчовай. Менавіта там сёлетняе Пасланне мае такую назву.

Звяртаючыся да тэмы ўзаемаадносін Беларусі з іншымі дзяржавамі, Аляксандр Лукашэнка ад-

значыў, што сёння «захаваць незалежнасць і ўстойлівае развіццё краіны можна толькі праводзячы дынамічна рознабаковую знешнюю палітыку». Разам з тым гэта не рэакцыя на нейкі падзеі.

«Мы заўсёды заўважым аб тым, што Беларусь праводзіць шматвектарную знешнюю палітыку, — падкрэсліў кіраўнік дзяржава. — Плінішаму і быць не можа, паколькі ўсё — адкрытая краіна, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы».

Не будзе і стратэгічных змяненняў у прыярытэтах: асноўны з іх — захаванне прысцяпова важнага для Беларусі расійскага напрамку.

Прэзідэнт прызнаў, што непраўдана разраза павышэнне цен на расійскай энерганосібіты і яўна недружалюбныя дзеянні і выказванні асобных палітыкаў балоча ўдарыла па нашых адносінах. «Але калі нехта чакае, што Беларусь з-за ўзнікшых цяжкасцяў будзе вагацца і мяняць напрамак свайго руху, то глыбока памыліцца», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Беларускі лідар глыбока перакананы, што пераадоліць існуючыя перашкоды і рухацца далей у справе саюзнага будаўніцтва — у інтарэсах нашых народаў. Аднак саюз павінен быць выключна раўнапраўным, узаемавыгодным, разумелым, справядлівым і прызматычным. Толькі такі паводок падтрымаюць людзі.

Беларусь не мае намеру адмаўляцца і ад іншых існуючых інтэграцыйных утарэнняў — АЭП, СНД, ЕўрАзЭС, АДКБ. Разам з тым наша дзяржава гатова быць паў-

напраўным, надзейным, прадказальным і адказным партнёрам у агульнаеўрапейскіх працэсах. Паводле слоў Прэзідэнта, у адносінах з ЕС і ЗША павінен нарадзіцца перамагчы здаровае сэнс, і негатыўныя міфы і стэрэатыпы адносна нашай краіны павінны быць пераададены. Аляксандр Лукашэнка ўпэўнены, што «нам ёсць што сказаць аднаму ў эканоміцы, палітыцы, сацыяльнай сфера», — «Мы свядома імкнемся да таго, каб не залежаць ад адной краіны. Сёння першае месца ў гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве з Беларуссю ўжо займае Захад, Еўрасаюз, затым ідзе Расія», — кажа лідар.

Звяртаючыся да наступстваў падзеі мінулай зімы, Аляксандр Лукашэнка заўважыў, ніякага абвалу мы не дапусцім. Вынікі работы эканомікі ў першым квартале лепшыя тама доваж. «У дамах будзе святло і цяпло, падрыхтаваны будучы працаваць у звычайным рэжыме, трыфіны на жыллёва-камунальнай паслугі застаюцца ў заплаваных параметрах. Усё гэта можа быць дасягнута за кошт унутраных рэзерваў — эфектыўнай вытворчасці і беражлівасці», — перакананы кіраўнік дзяржава.

Увогуле, эканомію і беражлівасць беларускі лідар назваў «вялікім, нявыкарыстаным у поўнай меры рэзервам для далейшага росту эканомікі». «Гэта пытанне нацыянальнай бяспекі. Менавіта таму я даручыў падрыхтаваць Дырэктыву № 3, якая змяшчае комплекс мерапрыемстваў па вырашэнню гэтай праблемы», — паведаміў Аляксандр Лукашэнка. Аднак за яе выка-

нанне прызначаны прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі.

Беларусы павінны навучыцца жыць па сродках, як гэта робяць заможныя еўрапейцы, лічыць кожны рубель. У першую чаргу неабходна максімальна набыццё да развіцця краін па ўзроўню энергаёмкасці і валовага ўнутранага прадукту. У нас гэты паказчык у 2,5—3 разы вышэйшы.

Ва умовах адсутнасці ўласных энергазасурсаў ад іных краін пытанне аб стварэнні ўласнай ядзернай энергетыкі становіцца адной з галоўных нацыянальнай бяспекі, адзначыў Прэзідэнт. Да яе будаўніцтва нас падштурхоўвае само жыццё. Кіраўнік Беларусі выдатна разумее псіхалагічныя цяжкасці і хваляванні людзей, якія пацярпелі ад чарнобыльскай трагедыі. Аднак наша краіна і без таго знаходзіцца ў коле атэмных станцый. Да таго ж гэты від энергіі самы танны, таму набірае ўсё большую папулярнасць у цывілізаваным свеце. Дзесяткі і сотні энергаблокаў узводзяць Еўропа і Расія. І куды менш забяспечанай энергазасурсамі Беларусь не вылазе заставіцца на ўзбачыне прагрэсу. Што датычыцца бясспікі, то, паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, «у Беларусі будзе выбраны самы бясспічны варыянт АЭС з улікам суперсучасных тэхналогій і найноўшых дасягненняў навуцы».

Звяртаючыся да парламентарыяў, Прэзідэнт заявіў, што законапраект «Аб дзяржаўных сацыяльных льготгах, правах і гарантыях для асобных катэгорыяў грамадзян» трэба будзе разгледзець на веснавай сесіі. Адыягваць упарадкаванне сацыяльных з'яў тама далей немагчыма.

У пэўных колах існуе перакананне, што гэта «непапулярная мера». «Папулярнасць не трэба змешваць з папулярнасцю», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. — Я заўсёды праводзіў сумленную і адкрытую палітыку і ніколі, ні пад якой маркай не купляў папулярнасці».

Настаў час перагледзець існуючы сістэму льгот, адкрытую для большасці людзей істотнага значэння не мае, а ў выніку распылюцца вялікі бюджэтыныя сродкі.

Сацыяльна-дапамога павінна быць адраснай і індывідуальнай, глыбока перакананы кіраўнік дзяржава. У ёй безумоўна моцна патрэбу інваліды, адзіночкі старыя, дзеці-сіроты. «Іншым, хто трапіў у складаную жыццёвую сітуацыю, патрэбна рука дапамогі, каб стаць на ногі, а не пахыццёвае ўтрыманне», — адзначыў Прэзідэнт.

Усе вызваленныя сродкі пойдуча не на абстрактныя патрэбы, а мэтавы прызначэннем на рэалізацыю дзяржаўных праграм па ахову мацярынства і дзяцінства, чарнобыльскіх праграм. Калі людзям правільна ўсё расстлумачыць, яны гэта зразумюць, упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

Самая маштабная частка сістэмы сацыяльнай абароны для дзяржава — пенсійнае забеспячэнне. Ім ахоплена больш за 2,5 мільяна чалавек. Паводле слоў Прэзідэнта, наспела неабходнасць уладкаваць яго прыцынцы. У перспектыве ў пенсійную сістэму будзе ўключаны накупленыя кампанент. Гэта дазволіць працягнуць ініцыятыву самому чалавеку, будзе стымуляваць яго жаданне забяспячыць сабе годную старасць.

Сяргей ПРОТАС.
(Заканчэнне ў наступным нумары).



Фота БЕЛТА.

Самыя нізкія цэны на асноўныя прадукты харчавання ў сакавіку былі ў Пінску, Верхнядзвінску, Ашмянах, Чавусах

У Беларусі сярэдняя цэна на ялавічыну першай катэгорыі на канец сакавіка гэтага года складала Ві7584, што на Ві860 больш, чым у лютым, і вагалася ад Ві5920—6500 у Пінску, Баранавічах, Лідзе да Ві7800—9000 у Віцебску, Магілёве, Бабруйску, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў Міністэрстве статыстыкі і аналізу. Ніжняя мяжа цен стала вышэйшай на Ві190, верхняя — на Ві190.

Сярэдняя цэна па рэспубліцы на свініну ў сакавіку гэтага года складала Ві7584, што на Ві869 менш, чым у лютым. Самыя нізкія цэны на яе былі ў Верхнядзвінску, Ваўкавыску, Шчучыне, Клімавічах і Чавусах і складалі Ві6680—6930. У параўнанні з лютым верхняя мяжа цен павялічылася на Ві50. Самая дарагая свініна ў сакавіку гэтага года прадавалася ў Наваполацку, Бабруйску, Горках. Жыхары гэтых гарадоў куплялі яе па цене Ві8380—9000 за 1 кг, што на Ві330 даражэй, чым у лютым.

Самыя нізкія цэны на свіную капусту ў сакавіку былі ў Століне, Верхнядзвінску, Барысаве, Магілёве, Горках і складалі Ві410—500 пры сярэдняй цене на яе ў рэспубліцы Ві722. У сакавіку гэтага года сярэдняя цэна на капусту была на Ві88 вышэй, чым у лютым. Самыя высокія цэны на капусту былі ў Брасце, Пінску, Мінску, Салігорску, Стоўбцах, Беразіне, дзе яе прадавалі на Ві820—980 за 1 кг, што на Ві80 даражэй, чым у лютым.

Сярэдняя цэна па рэспубліцы на рэпчатую цыбулю ў сакавіку складала Ві1272, што

на Ві65 даражэй, чым у лютым. Самая танная цыбуля была ў Століне, Верхнядзвінску, Жыткавічах, Ашмянах, Магілёве, дзе яе можна было купіць па Ві1000—1090 за 1 кг, што на Ві50—70 даражэй, чым у лютым. Найбольш вышэйшыя цэны на цыбулю ў сакавіку былі ў Брасце, Гродне, Мінску, Беразіне — тут цыбулю прадавалі па Ві1370—1420, што на Ві90—130 даражэй, чым у лютым.

Кошт бульбы ў сярэднім па Беларусі ў сакавіку склаў Ві774, або на Ві45 даражэй, чым у лютым. Самыя нізкія цэны на яе былі ў Ашмянах, Стоўбцах, Горках, Клімавічах, Чавусах, дзе яе прадавалі па Ві480—560. У параўнанні з лютым цэны на яе не змяніліся. Найбольш высокія цэны на бульбу захоўваліся па-ранейшаму ў Віцебску, Оршы, Гродне, Мінску, Барысаве. У гэтых гарадах «дурны хлеб» прадаваўся па цене Ві770—920 за 1 кг, што на Ві110 даражэй, чым у лютым.

Сярэдняя цэна на буркі па рэспубліцы складала Ві711 і вагалася ад Ві310—500 у Стоўбцах, Беразіне, Горках, Чавусах да Ві760—840 у Брасце, Бяроза, Віцебску, Оршы, Мазыры, Мінску, Салігорску. Верхняя мяжа цен узрасла на Ві30.

Нагадаем, параўнальны аналіз цен штомесця праводзіцца на падрыхтоўчаных гандлю ўсіх форм уласнасці, афіцыйных і неафіцыйных рынках у 31 горадзе рэспублікі. Самыя нізкія цэны на асноўныя прадукты харчавання ў сакавіку былі ў Стоўбцах, Верхнядзвінску, Клімавічах, Чавусах, Ашмянах і Стоўбцах, а самыя высокія — у Віцебску, Брасце, Бабруйску, Мінску, Барысаве і Беразіне.

ЗАКУПКИ СКАРАЦІЛІСЯ

У асабістых падсобных гаспадарках грамадзян закупкі малака ў першым квартале гэтага года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года зменшыліся на 6 працэнтаў, а буйной рагатай жывёлы — на 10 працэнтаў, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў Міністэрстве статыстыкі і аналізу. Паводле даных Мінстата, закупкі маладняку буйной рагатай жывёлы ў Гомельскай вобласці знізіліся на 19 працэнтаў, у Віцебскай і Гродзенскай — на 18 працэнтаў у кожнай, у Мінскай — на 15 працэнтаў, у Брасце — на 6 працэнтаў. У Магілёўскай вобласці закупкі павялічыліся на 20 працэнтаў. Гэта адзіны рэгіён у рэспубліцы, дзе закупкі буйной рагатай жывёлы ў асабістых падсобках значна перавышаюць паказчыкі аналагічнага перыяду мінулага года.

Ва ўрадзе

БЕЛАРУСКАЯ ЭКАНОМІКА: ВАЖНА ЗАХАВАЦЬ І УМАЦАВАЦЬ ДАСЯГНУТАЕ...

Нягледзячы на цяжкасці, з якімі эканоміцы нашай краіны давялося пачынаць сёлетні год (да прыкладу, чаго варта толькі тых ж неверагодна ўзросшыя цэны на энерганосібіты, што пастаўляюцца ў рэспубліку), вынікі першага квартала паказваюць, што яна «стрымала» удар: вытворчасць валовага ўнутранага прадукту ў Беларусі за першыя тры месяцы склала 108,4 працэнта да ўзроўню аналагічнага перыяду мінулага года. Больш за тое, эканомія і беражлівасць, якія становяцца галоўнымі фактарамі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, дазволілі ў студзені—лютым гэтага года знізіць энергаёмкасць ВУП на рэкордную лічбу — на 18,6 працэнта пры заплаваных параметрах мінус 6—7 працэнтаў. Аб тым, як стартавала эканомія ў гэтым годзе, ішла гаворка на пасяджэнні Савета Міністраў, якое прайшло пад старшынствам прэм'ер-міністра Беларусі Сяргея СІДОРСКАГА.

«Першы квартал паказваў, што мы можам займацца эканаміяй так, як таго патрабуе кіраўнік дзяржава. Паказчыкі ў цэлым па краіне выкананы», — зазначыў Сяргей Сідорскі. Адначасова прэм'ер паведаміў і пра тое, што матэрыялістнасць у эканоміцы знізілася на 4 працэнты, энергаёмкасць ВУП — больш як на 18 працэнтаў. Важна зараз захаваць гэтыя тэндэнцыі і ўмацаваць дасягнутыя вынікі ў скарочанай выдаткаў. Нядрэжны вынік, лічыць кіраўнік ўрада, дасягнуты і ў прамысловасці краіны, дзе тэмпы росту прадукцыі склаў 105,9 працэнта да аналагічнага леташняга перыяду.

Не зусім звычайным перыядам, у якім давялося працаваць нашай эканоміцы, намеснік прэм'ер-міністра Андрэй Кабякова назваў першы квартал. Паводле яго слоў, беларуская эканомія атрымала сур'ёзнейшы удар у выглядзе рэзкага павышэння цен на энерганосібіты. Тым не менш, у першым квартале ўключаныя галіны эканомікі забяспечана дасягненне 14 з 19 важнейшых параметраў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця. Захоўваецца высокі тэмпы росту інвестыцый у асноўны капітал; у параўнанні з узроўнем студзеня—сакавіка мінулага года яны выраслі ў першым квартале на 30,1 працэнта. Уведзена ў эксплуатацыю 1 мільён 121 тыс. кв. метраў метраж жылля пры заданні на квартал 705 тысяч квадратных метраў. З апарэджаннем верхняй мяжы гадавога прагнозу развіваецца сфера паслуг: роз-

нічны таварабарот павялічыўся на 20,7 працэнта, платныя паслугі за два першыя месяцы — на 11,4.

Важнейшым вынікам першага квартала, паводле ацэнкі Андрэй Кабякова, стала захаванне стабільнасці ў рэспубліцы, вырашэнне ў поўным аб'ёме блока сацыяльных задач. «Па сутнасці, — сказаў ён, — гэта і ёсць галоўная прыкмета адаптацыі эканомікі да новых умоваў на энергазасурсах, прыкмета захавання даверу насельніцтва да эканамічнай палітыкі, што праводзіцца да нацыянальнай грашовай адзінасці».

Сёння пасля прынятых у краіне мераў, падкрэсліў намеснік прэм'ер-міністра, на ўсіх сегментах валютнага рынку назіраецца стабільная сітуацыя і дамінуе тэндэнцыя да яе

Аб дапамозе на дзяцей

Згодна з артыкулам 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей» права на шотэ-сячню дапамогу на дзяцей пасля 3-гадовага ўзросту маюць сем'і пры ўмове занятасці бацькоў.

Артыкулам 2 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15.06.2006 г. «Аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь» вызначана, што грамадзяне, якія працуюць па працоўнай дагавору, за выключэннем працоўнага дагавора аб выкананні апрачываемых грамадскіх работ, а таксама на падставе членства (удзелу) ў юрыдычных асобах, лічацца занятымі.

Пунктам 37 Палажэння аб парадку назначэння і выплаты дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, зацверджанага постановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12.06.2002 г. № 772, устаноўлена, што дапамогі на дзяцей не назначаюцца, калі, напрыклад, маці ў няпоўнай сям'і ў годзе, які папярэднічае году зваротнага на дапамогу, не працавала 6 месяцаў (не атрымлівала дапамогі па беспрацоўю (стыпендыі 26 календарных тыдняў) і больш. Аднаўляючы вам у выпадку дапамогі, бухгалтэрыя, напэўна, кіруюцца менавіта гэтым пунктам Палажэння і падсумоўваюць колькасць не адпрацаваных вамі ў 2006 годзе гадзін, а затым пераводзіць іх у месяцы. Тым не менш, як паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, гэты пункт не датычыцца выпадкаў, калі работніку, з якім заключаны працоўны дага-

вор або кантракт, устаноўлены няпоўны рабочы час, але пры гэтым яго работа носіць пастаянны характар.

Згодна з артыкулам 289 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, наймальні абавязаны ўстанавіць няпоўны рабочы час або няпоўны рабочы тыдзень па просьбе жанчыны, якая мае дзіця ва ўзросце да чатырнаццаці гадоў. У вас двое дзяцей такога ўзросту, а таму прымусіць вас працаваць на поўную стаўку наймальнік не мае права, гэта магчыма толькі з вашай згоды.

Такім чынам, наймальнік у 2007 годзе павінен выплачваць вам дапамогу на дзяцей у поўным аб'ёме пры ўмове, што сярэдні сукупны даход на члена вагона сям'і ў месяц за 2006 год не перавысіў 60 працэнтаў зацверджанага бюджэту пражытоўкавага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва ў цэнах верасня 2006 года, або ў аб'ёме 50 працэнтаў ад устаноўленай дапамогі, калі сукупны даход не перавысіў 80 працэнтаў гэтага бюджэту (артыкул 16 Закона «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей»).

Аднак калі вы з'яўляецеся членам калгаса, то згодна з пунктам 38 вышэйзгаданага Палажэння права на атрыманне ў 2007 годзе дапамогі на дзяцей ў будучэе мець, калі ў 2006 годзе выпрацаваць не менш 2/3 мінімуму выхараду на працу, устаноўленага калгасам.

Спрачкі, звязаныя з назначэннем і выплатай дзяржаўных дапамог у падобных выпадках, выра-

У маці-адзіночка, у мяне двое дзяцей — 7 і 4 гады. Увесь 2006 год я працавала на 0,5 стаўкі па той прычыне, што работа знаходзіцца вельмі далёка ад дома, 25 кіламетраў у адзін бок. У бухгалтэрыі мне казалі, што ў 2007 годзе мне не будуць выплачваць дапамогу на дзяцей, паколькі я адпрацавала ў 2006 годзе палову рабочага часу. Ці правільна гэта? І яшчэ пытанне: ці маюць права прымушаць мяне працаваць у другую змену з 13 да 19 гадзін?

Т.С., г. Ельск

шаюцца мясцовымі органамі Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, куды вам патрэбна звярнуцца, калі пытанне не вырашыцца па месцы працы. У выпадку нягоды з вынікамі разгляду спрэчкі органамі Фонду яго рашэнне можа быць абскарджана ў судовым парадку (артыкул 29 Закона «Аб дзяржаўных дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей»).

Артыкулам 263 Працоўнага кодэкса ўстаноўлена, што жанчыны, якія маюць дзяцей ва ўзросце ад трых да чатырнаццаці гадоў (дзяцей-інвалідаў — да восемнаццаці гадоў), могуць прыцягвацца да начынч, звышурочных работ, работ у дзяржаўныя святы, святонны і выхадныя дні, накіроўваюцца ў службовую камандзіроўку толькі з іх згоды. Заканадаўствам не забаронена наймальнікам даручаць работу ў перыяд часу з 13 да 19 гадзін жанчыне, якая мае дзяцей ва ўзросце ад 3 да 14 гадоў, без яе згоды. Але калі гэтыя жанчыны раней быў устаноўлены няпоўны

«Гарачы» тэлефон «Звязды» 287-17-41

Падставай для пазбаўлення бацькоўскіх правоў жонкі можа быць зварот у суд мужа

З Рачыцкага раёна на «гарачую лінію» газеты звярнулася заяўніца з пытаннем адносна пазбаўлення сваёй колішняй нявесткі бацькоўскіх правоў (па гэтай прычыне дакладнае месца жыхарства і прозвішчы людзей мы называць не будзем).

Паводле слоў жанчыны, у 2003 годзе нявестка наразіла яе сыну дзіця, а праз некалькі месяцаў кіннула сям'ю. Дарчыні, зараз маі пражывае ў суседнім населеным пункце, нідзе не працуе. У 2005 годзе я аформіла на ўнучку аднабоўную апеку, паколькі мой сын не адмаўляецца ад дзіцяці, жыве разам са мной, прымае ўдзел у яго выхаванні. Увесьня таго ж года я звярталася ў органы апекі з просьбай пазбаўці маю колішняю нявестку бацькоўскіх правоў. Але дарэгуль таго рашэнне не прынята, як мя надаўна высветлілі. Калі б нявестка была пазбаўлена бацькоўскіх правоў, мы маглі б падаць на яе на аліменты, паколькі, паводле слоў судавыканаўцы, у гэтым выпадку яе можна было б прымушчы пайсці на працу. Дапамажыце разабрацца ў сітуацыі».

Каб даць кампетэнтны адказ на пытанне заяўніцы, мы звярнуліся ў сектар спецыяльнага аддзела Рачыцкага райвыканкама. Вось што нам паведаміла метадыст па апецы і папчыцтву Вольга Гаманкова.

— Гэтую справу мы добра ведаем, неаднойчы размаўлялі як з бабуйкай, так і з бацькам дзіцяці. Справа ў тым, што пытанні пазбаўлення бацькоўскіх правоў павінны вырашацца праз суд, г.зн. сыну жанчыны трэба падаць адпаведную заяву на сваю жонку, паколькі сам ён ад дачкі не адмаўляецца. Органы апекі ў такіх выпадках даюць сваё заключэнне аб мэтазгоднасці або нямэтазгоднасці (і прысутнасці ўдзельнікаў у абавязковым парадку на працэсе) прыняццю судом таго ці іншага рашэння. Думам, органы апекі адназначна былі б на баку бацькі, паколькі той у меру магчымага прымае ўдзел у выхаванні дзіцяці. Але ёсць пэўныя праблемы ў справе, — патлумачыла Вольга Аляксандраўна. — Па-першае, шлоб паміж мужам і жонкай дагтуль не скасаваны і няма рашэння аб перадачы дзіцяці аднаму з бацькоў. Значыць, сыну заяўніцы трэба найперш вырашыць гэтую прабле-

му. Па-другое, толькі потым можна ставіць пытанне аб пазбаўленні маці бацькоўскіх правоў. Раней за падачу адпаведнай заявы бралася дзяржсправу ў памеры 5 базавых велічынь, што многіх стрымлівала. З восені мінулага года дзяржсправу пладзіць не трэба, чым, дарчыні, ужо скарысталіся ў нашым раёне больш за 10 жанчын, якія падалі заявы аб пазбаўленні мужоў бацькоўскіх правоў. Паўтараю, органы апекі будуць у гэтай сітуацыі быць на баку бацькі, бо маці ўлічваюцца ад выхавання дзіцяці, не працуе.

Паводле далейшых слоў Вольгі Гаманковай, бабуля ўнучкі мае бюстатусную апеку (калі гаварыць правільна), паколькі не атрымлівае ніякай дзяржаўнай дапамогі на дзіця. Адно з пытаньняў заяўніцы датычылася яе рэз, наколькі было зразумела, атрыманна нейкага даходу на яе выхаванне дзіцяці, паколькі непрацуючая маці не можа прадставіць дакумэнты на права мець такую дапамогу. Але бабуля чамусьці вырашыла дабіцца свайго выключна пра аб атрыманне аліменту ад колішняй нявесткі. Так, аліменты павінны плаціць усё, нават непрацуючая. З якіх даходаў? Беспрацоўная могуць стаць на ўлік у цэнтр занятасці і з атрыманай дапамогі змогуць выплачваць аліменты. Праўда, у нашай сітуацыі такое выйсце падаецца не зусім рэальным, бо, наколькі стала зразумелым, маці дзіцяці не тое што працавае, нават стаць на ўлік у памяншаны цэнтр занятасці не жадае. За няплату аліменту праз нейкі тэрмін можна пазбаўці волю, але ці вырашае хутка гэту праблему з'яўлення нейкага даходу на выхаванне ўнучкі? Воўзья Гаманковай падаецца найбольш атымальным наступны варыянт: калі судом будзе прынята рашэнне аб пазбаўленні маці бацькоўскіх правоў, выпіска з рашэння суда дазволіць бацьку самому аформіць дзяржаўную дапамогу на дачку. Але напачатку, як мы ўжо казалі, яму трэба скасаваць шлоб і падаць на жонку адпаведную заяву аб пазбаўленні бацькоўскіх правоў.

Р.С. Па ўдакладненых звестках, сын заяўніцы падаў у суд заяву аб скасаванні шлобу, аднак судзяя дала мужу і жонцы тры месяцы на прырэканне.

Сяргей РАСОЛЬКА.

КУП «Мінскіі областной центр учета недвижимости» и ОАО «Купалинка»

16 мая 2007г. проводят открытой аукцион по продаже в г. Солигорске производственных и административно-бытовых изолированных помещений: об. пл. — 2586,1 кв.м, 1 002 492 711 бел. руб. с НДС; об. пл. — 268,1 кв.м, 82 455 124 бел. руб. с НДС; об. пл. — 1291,5 кв.м, 515 205 662 бел. руб. с НДС.

Телефон (8017) 224-61-34. Наш сайт в Интернете: www.rtt.by.

Жыллё Кватэры ў рэгіёнах пакуль «цяжэюць» услед за сталіцай

Сёлетняй вясной назіраецца бадай самая моцная хваля падаражання кватэр на другасным рынку Мінска, а таксама ў абласных цэнтрах і нават у невялікіх гарадах. Згодна з інфармацыяй дырэктара Беларускай асацыяцыі «Нерухомасці» Мікалая Прасталупава, гэта сітуацыя назіраецца зараз на фоне істотнага скарачэння агульнай колькасці прапановы ў часам ажыятажна папугу.

Ва ўсіх агенцтвах нерухомасці сталіцы адзначаюць вельмі хуткае даражэнне ўсіх відаў кватэр. Толькі за апошнія 20 дзён аднапакёўныя кватэры падаралі мінімум на 3—6 тысяч даўлараў. Згодна з табліцамі статыстыкі рэспубліканскага каталога, у красавіку сталічныя кватэры даражэюць з дынамікай 22—50 даўлараў кошту квадратнага метра за тыдзень.

«КВАДРАТ» СТАЛІЧНАЙ АДНАПАКЕЎНАЙ — ХУТКА 2 ТЫС. USD

Зараз сярэдні кошт аднапакёўных кватэр у сталіцы дасягнуў 67 820 даўлараў, а цэна квадратнага метра жылля агульнай плошчы стала 1979 даўлараў. Самыя танныя, слабенныя па плошчы і якасці малыя кватэры каштуюць ужо 56—57 тысяч даўлараў. Кошт «квадрата» ў двухпакёўнай кватэры стартуе пры 1750—1800 даўлараў, а сярэдні кошт такога жылля — 87 500 даўлараў. Трохпакёўныя кватэры ў Мінску даражэюць з тэмпам 30—35 даўлараў у тыдзень за квадратны метр. Сярэдні кошт такіх кватэр зараз дасягнуў амаль 117 тысяч даўлараў, а квадратны метр агульнай плошчы роўны 1730 даўлараў. Прыкме-

ЯРМАРКА ІДЭЙ У ГРОДНЕ

У наступным годзе ў Гродне адбудзецца чарговая Усебеларуская фестываль нацыянальных культур і адзін з яго дзён будзе прысвечаны 880-годдзю горада. Як іх са зборнага можна чытаць? Гродзенскі гарвыканкам на сваім афіцыйным сайце ў Інтэрнэце (www.gorod.grodno.by) аб'явіў ярмарку ідэй.

Арганізатары свята чакаюць ад гродзенцаў (мо і не толькі ад іх?) нестандартных падыходаў да правядзення Дня горада і абяцваюць дапамагчы ў іх ажыццэўленні, напрыклад, у выданні прысвечаных гораду фотальбома, кніжкі вершаў, агучанай песні самадзейных аўтараў, узвядзенні памятнага знака, вырабе сувенірай прадукцыі з лагатыпам юбілейнага святавення. Абноўлены сайт гарвыканкама таксама знаёміць з гісторыяй горада над Нёманам, рэжымам работ дзяржаўных устаноў, пералікам адміністрацыйных працэдур, якія выконваюцца гарадскімі службамі па зваротах грамадзян па прычыну «адно акно», графікам прыёму грамадзян па асабістых пытаннях, планам гарадскіх мерапрыемстваў на тыдзень, са звесткамі аб наяўнасці памяшканняў для здачы ў арэнду, прагнозам надвор'я на бліжэйшыя дні... Да таго ж, можна не толькі скарыстацца гэтай і іншай інфармацыяй, але і налісаць электроннае пісьмо ў гарвыканкам.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Конкурс Цуд і казка для маладзечанскай Алесі

Конкурсаў многа, а нацыянальны — адзін. Конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні да фестывалю «Маладзечна-2007». На мой погляд, галоўнае слова ў гэтай назве — беларускай. Таму што маладых і прыгожых, якія сёння рвуцца на эстраду, многа. А ці можаце вы назваць адразу, не задумваючыся, тых, хто выконвае беларускія песні на беларускай мове? Ды калі задумацца, то адразу зразумела, чаму патрэбны гэты конкурс: каб падчас Нацыянальнага фестывалю, які пройдзе ў сярэдзіне чэрвеня, паказаць, што ёсць моладзь, якая спявае па-беларуску.

Усяго іх было 21 чалавек, якія прыхялі ў мінулы нядзелю ў Маладзечна з розных абласцей Беларусі. Кожны падрыхтаваў па адной песні і выканаў разам з Нацыянальным аркестрам Беларусі. Звычайна конкурсы праводзяцца ў два ці тры этапы, але ў нас жа вельмі прэфасійнае журы пад старшынствам кампазітара Эдуарда Зарыцкага, якое адразу магло аданіць усё вартасці маладых. Да таго ж — у нас асаблівы выпадак.

Нацыянальны конкурс даўно не праводзіўся, пра яго забыліся ці ён патануў у шэрагу больш раскручаных тэлевізійных шоу з пераможцамі. Але трэба ведаць настольнівае мастацтва квінціна Нацыянальнага фестывалю Мікаіла Фінберга, які сцявяджаў, што конкурс да фестывалю «Маладзечна» — асаблівы па сэнсу і ўзроўню. Ён жа дабіўся таго, што з'явілася палажэнне аб Нацыянальным конкурсе і яго журы, якое зацвердзіла Міністэрства культуры Беларусі. А першы Нацыянальны тэлеканал узсяў паказаць усё музычнае спаборніцтва маладых дзеючы: у мя і не пасродна ў фестывальныя дні. Менавіта на галоўнай фестывальнай сцэне будзе ўзнагароджаны пераможцы, якіх журы, параітуючы, назвала адразу.

Гран-пры прысуджана спявачы з Маладзечна Алесі Кульшы. Дзячынца выканала песню сваёй зямлі Алены Атрашкевіч на словы Таццяны Мушынскай «А буду спаваць». Сумняваюцца не трэба: будзе! Алеся ўжо добра вядомая на ўдзелу ў іншых конкурсах, напрыклад, «Зорнай рэформы». Яна ведае, што

Пенсійная рэформа «КАМПЕНСАЦЫЯ». АБО ПРЫБАЎКА ДА ЗАРПЛАТЫ?

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 24 красавіка). — У такім разе выйсце — гэта...

— На наш погляд, мэтазгодна захаваць размеркавальны механізм пенсійнай сістэмы, гэта значыць, па ранейшаму выкарстоўваць «сённяшнія» даходы для выплаты «сённяшніх» пенсій. Аднак адначасова «ўнутры» самой размеркавальнай мадэлі павінны з'явіцца больш рацыянальныя правілы вызначэння памераў пенсій. Так, мяркуецца, што гэтак будзе спрыяць увядзенню ўмоўна-накапальнай схэмы — пры ёй памер пенсій выплачваецца зыходзячы з сумы выплачаных работнікам узносаў, а не са стаўкі і заробку, як сёння.

У сваю чаргу для ўвядзення такой схэмы неабходна зрабіць некалькі крокаў. Па-першае, каб зацікавіць кожнага чалавек а ў фарміраванні сваёй будучай пенсіі, трэба павялічыць узносы на пенсійнае страхаванне работніка (зразумела, з адпаведным павышэннем зарплат) і зменшыць узносы работадатцаў. Другі крок — вызначыць граніцы ўзровень зарплат і даходу, з якога могуць спагнацца ўзносы на абавязковае пенсійнае страхаванне. Бо не скарэкт: падобнае рашэнне магло б заахваліць высокаоплачваных работнікаў выбіраць пенсійны адлічэнні, павысіць цікаваць да будучай пенсіі. Крок трэці — сфарміраваць у рамках іерархіі персаніфікаванага ўліку індывідуальны ўмоўна-накапальны рахунок. Нарэшце, трэба аб'яднаць увесь «лацужок» пенсійнага страхавання ад збору сродкаў да прызначэння і выплаты пенсій у Фондзе сацыяльнай абароны насельніцтва, а таксама увесці асобны ўлік збору і выдаткавання сродкаў пенсійнага і сацыяльнага страхавання.

— Можна пагадзіцца, што, асабліва з улікам вызначэння максімальнай «планкі» заробкаў

— Івакці наступнага кроку тут могуць з'явіцца дадатковыя абмежаванні на выплаце пенсій падчас работы пенсіянераў «датэрміноўшчыкаў»?

У Гомелі з'явіўся дракон



Адзіны, дарчыні, на ўсю Еўропу. Велізарны памеру: вышні звышшыя метраў і даўжынёй — каля паўдзевяці. І зануў пазыію ён у самым модным месцы горада — каля цырка.

Адкрыем скарэкт. Гэта — унікальны атраццённі, створаны ў Галіўдзе вядомай кампаніяй, якая вырабляе дэкарацыі да фільмаў тыпу «Гары Потэр». Тых драконаў створава восем, і права дэманстрацыі атраццённа ў Еўропе належыць адной бэльгійскай кампаніі. Атраццённі вельмі забавульныя. Дракон — сапраўднае страшыдла з развінулай пашай, якія выпуская клубы дыму, і, здаецца, зубы так і гатовы ўпіцца ў іцебе. Чалавек, які захаца пахадзіць унутры дракона, зможа напісаць, як працуюць яго сэрца, печань і г.д., а ночу, калі допуск туды дазволены толькі дарослым, іх чакаюць такія сорпрызы, ад якіх па цэле прабяжучае дрыжкі. Пасля Гомеля ў першай дэкадзе мая дракон паедзе пужаць народ у Мінск.

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УНИВЕРСАМ ЗАСЛАВЛЬ»

(220035, г. Минск, пр. Победителей, 49) покупает именные акции:

Эмитент — открытое акционерное общество «Универсам Заславль»

Адрес эмитента: 220035, г. Минск, пр. Победителей, 49

Колличество: до 16000 (шестнадцать тысяч) акций

Цена: 20000 (двадцать тысяч) белорусских рублей за одну акцию

Форма оплаты: наличными денежными средствами из кассы общества

Порядок оплаты: оплата в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи

Сроки покупки: с 23 апреля 2007 г. по 01 августа 2007 г.

Срок, в течение которого акционеры должны представить предложение о продаже принадлежащих им акций, — до 20 мая 2007 г.

Адрес, по которому будут заключаться договоры: 220035, г. Минск, пр. Победителей, 49.

Контактный телефон: (017) 203-89-17.

Конкурс Цуд і казка для маладзечанскай Алесі



значыць перамагаць — атрымлівала гран-пры на конкурсе «Песня над Нёманам». Цяпер Алеся Кульша з'яўляецца квінціна студыі «Бонус» Палаца культуры Маладзечна, акрамя таго, яна салістка эстраднай студыі «Алея» Маладзёжнага тэатра эстрады.

На першае месца журы паставіла Настассю Паргажэўскую з песняй «Рэчаныя» (Ул. Далгалеў, Ул. Пецкоўскай), вядомай па выкананню Ірыны Дарафеевай. Дзячынца, якая вынучыла ў Баўрыўскай філіяле эканамічнага ўніверсітэта, справілася з ёй не горш і выйгрышна адрознівалася ад іншых выканаўцаў тым, што спявала ціха.

На другім месцы — салістка аркестра ГУС Ірына Вяроўковіч з тухлівай песняй «Назаўжды» (А. Атрашкевіч, В. Жуковіч).

Трэцяе месца Паўлу Перавозчыку, студэнту ўніверсітэта транспарту з Гомеля, дапамагла заняць «Малітва» Алега Моўчана, якая адразу нававе ўспаміны пра Уладзіміра Мулявіна.

Лепшай узнагародой для іх стане магчымаць выступіць на фестывальнай сцэне, якая па традыцыі размешчана на галоўнай плошчы горада. Для гэтага ёсць перасоўная сцена еўрапейскага ўзроўню, плануецца сучаснае яе афармленне. Рытмюцца музычныя праграмы. Але галоўныя песні сёлета ў Маладзечна будуць гукаць на словы нашых класікаў Янкі Купалы і Якуба Коласа.

Ларыса ЦІМОШЫК, Маладзечна—Мінск.

— Так. Бо трэба ўзяць пад увагу, што апошнім часам з'явілася ўстойлівая тэндэнцыя росту колькасці пенсіянераў-мужчын ва ўзросце да 60 і пенсіянераў-жанчын ва ўзросце да 55 гадоў. Калі ў 2000 годзе было прызначана дэтармінова 16 тыс. працоўных пенсій і пенсій за выслугу гадоў, то летася — ужо 24 тысячы. Такім чынам, у цэлым пенсіі ва ўзросце да 60/55 гадоў зараз атрымліваюць амаль 100 тыс. чалавек, прычым большасць дэтарміновыя прызначэнні звязана з умовамі працы ці прафесійнай дзейнасцю.

Адпаведна растуць і выдаткі на льготныя пенсіі за занятасць у асаблівых умовах працы: у 2006 годзе яны дасягнулі 260 млрд рублёў. Фінансаванне гэтых выдаткаў робіцца са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, якія прызначаны на выплаты ўсіх пенсій. Прынамсі, у дадзеным выпадку ні «шкодныя» прадпрыемствы, ні пенсіянераў-льготнікаў якой-небудзь адчувальнай дадатковай нагрукі на ўзносах па сутнасці не несучэ — за кошт дадатковых адлічэнняў работадатцаў Фонду кампенсуецца ўсяго каля 20 працэнтаў выдаткаў на дэтарміновыя пенсіі.

Да слова, у будучыні рост колькасці дэтарміновых пенсій заахваліцца. Прычым гэтыя дэталы адырацца на фоне павелічэння колькасці пенсіянераў у цэлым. Таму фінансавы стан пенсійнай сістэмы можа значна ўскладніцца. І каб гэтага не адбылося, перш-наперш неабходна змяніць саму крыніцу фінансавання «ранніх» пенсій падчас работы пенсіянераў, якія дазваляюць атрымаць пенсію пасля дасягнення агульнаўсталяванага пенсійнага ўзросту, гэтыя прафесійныя ўзносы не «зрадаць», а будуць выплачвацца ў дадатак да працоўнай пенсіі. Такім чынам, чалавек атрымае прыбаўку да працоўнай пенсіі. І прыбаўку больш патрэбную, чым падчас работы на «шкодныя» месцы — у рэшце рэшт адзінай крыніцай дадзенай пенсіі і істотнага змянення падыходу да пенсійнага забеспячэння ў перыяд работы.

— Так. Бо трэба ўзяць пад увагу, што апошнім часам з'явілася ўстойлівая тэндэнцыя росту колькасці пенсіянераў-мужчын ва ўзросце да 60 і пенсіянераў-жанчын ва ўзросце да 55 гадоў. Калі ў 2000 годзе было прызначана дэтармінова 16 тыс. працоўных пенсій і пенсій за выслугу гадоў, то летася — ужо 24 тысячы. Такім чынам, у цэлым пенсіі ва ўзросце да 60/55 гадоў зараз атрымліваюць амаль 100 тыс. чалавек, прычым большасць дэтарміновыя прызначэнні звязана з умовамі працы ці прафесійнай дзейнасцю.

Адпаведна растуць і выдаткі на льготныя пенсіі за занятасць у асаблівых умовах працы: у 2006 годзе яны дасягнулі 260 млрд рублёў. Фінансаванне гэтых выдаткаў робіцца са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, якія прызначаны на выплаты ўсіх пенсій. Прынамсі, у дадзеным выпадку ні «шкодныя» прадпрыемствы, ні пенсіянераў-льготнікаў якой-небудзь адчувальнай дадатковай нагрукі на ўзносах па сутнасці не несучэ — за кошт дадатковых адлічэнняў работадатцаў Фонду кампенсуецца ўсяго каля 20 працэнтаў выдаткаў на дэтарміновыя пенсіі.

Да слова, у будучыні рост колькасці дэтарміновых пенсій заахваліцца. Прычым гэтыя дэталы адырацца на фоне павелічэння колькасці пенсіянераў у цэлым. Таму фінансавы стан пенсійнай сістэмы можа значна ўскладніцца. І каб гэтага не адбылося, перш-наперш неабходна змяніць саму крыніцу фінансавання «ранніх» пенсій падчас работы пенсіянераў, якія дазваляюць атрымаць пенсію пасля дасягнення агульнаўсталяванага пенсійнага ўзросту, гэтыя прафесійныя ўзносы не «зрадаць», а будуць выплачвацца ў дадатак да працоўнай пенсіі. Такім чынам, чалавек атрымае прыбаўку да працоўнай пенсіі. І прыбаўку больш патрэбную, чым падчас работы на «шкодныя» месцы — у рэшце рэшт адзінай крыніцай дадзенай пенсіі і істотнага змянення падыходу да пенсійнага забеспячэння ў перыяд работы.

Сяргей ГРЫБ.

Крымінал, здарэнні НЕПРЫЕМНАСЦІ 3... БУТЭЛКІ

Тры небаракі, якія хацелі наталіць «смагу» невядомай настойкай, да таго ж прыхлоленай без папання, трапілі ў бальніцу.

Паводле даных аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Браскага аблвыканкама, пацярпелых 42-, 40- і 38-гадовых рабочых ПМК даставілі ў Пружанскую бальніцу з прыкметамі атручэння з вёскі Слонічы. Як аказалася, мужчыны вырашылі «паचाствацца» напоем, які днём выкралі з дома ветэрынарнага фельчара: яны зайшлі ў незачыненую хату і вынеслі адтуль літровую палімерную бутэльку з настойкай чыямарцы. Апошня, дарчыні, прымянялася для лячэння буйной рагатай жывёлы. Пасля таго, як частка змесціва была выпітая, трыоіра і трапіла ў бальніцу. Прычым для 38-гадовага рабочага ўсё скончылася вельмі трагічна: урачам не ўдалося выратаваць яго жыццё.

Ігар ГРЫШЫН.

ДЫРЭКТАР КАМЕРЦЫЙНАЙ ФІРМЫ СПРАВАВАЎ ПРАДАЦЬ «ШМАЙСЕР»

У Магілёве затрыманы малады чалавек, які за тысячы даўлараў імкнуўся прадаць аўтамат «МП-40», больш вядомы як «Шмайсер», паведаміла прэс-група УКДБ па Магілёўскай вобласці. Прычым спробу збыту зброі ажыццявіў дырэктар камерцыйнай фірмы, які напэўна ведаў аб адказнасці за такую справу.



Экспертыза

НА АЛЕРГІЮ НЕ НАЧАЦЬ

(Працяг. Пачатак на 5-й стар.)

Калі ж гэты прэпарат будзе недастаткова, можна падключыць яшчэ прэпараты мусцовага дзеяння. У прыватнасці, калі маецца выражаны рыніт, можна скарыстацца назаннавым, флюціказонам.

— Ці можна прысціць на дапамогу народнай медыцыны?

— З гэтым трэба быць вельмі асцярожнымі. Такім пацыентам трэба ведаць, што ім проіаказана прыём розных раслінных прэпаратаў. Напрыклад, нельга прымаць у якасці лекаў прэпараты з палыну, рамонку, календулы, падбелу (мать-и-мачеха), дзівасілу, ваўчоку, крываўніку (тысячелістник), піжмы, трыпуніку. Гэта можа прывесці да абвастрэння палінозу і да прагрэсавання хваробы.

Акрамя таго, вельмі важна ведаць, да чэго канкрэтна маецца алергія і ў сувязі з гэтым прымаць пэўныя меры.

Ва ўмовах Беларусі адзначаецца тры пікі цвіцення раслін і тры перыяды ў цячэнні палінозу.

Першы

— гэта т. зв. **драўляны** паліноз, калі цвітуць дрэвы (канец красавіка—май). У нашых краях асноўнымі алергеннымі дрэвамі з'яўляюцца бяроза, лясшчына, ясен, нярэдка таполя. Гэты **драўляны** паліноз можа спалучацца з харчовай алергіяй. Іншкія кажуць, калі ў чалавека ёсць алергія на пылок дрэў, то ўжыванне бярозавога соку, яблычак, груш, усёх костачкавых («чаршні, вішні, персікі, абрыкосы, слівы») могуць прыводзіць да абвастрэння хваробы. Акрамя таго, гэтым могуць спрыяць арэзі, асабліва фундук, грэцкія арэхі, міндаль. Негатыўныя рэакцыі можа выклікаць нават звычайная морква, такая зеляніна, як сельдэрэй, кмен. Нельга ялышчацца прэпаратамі з бярозавых пупышак, алыховых шышак, кары крушыны.

Другі перыяд

— цвіценне зла-

кавых культур і пустазелля (жыта, цімафеўка, мятлік, ежа і інш.). Ёсць травы, якіх дастаткова не толькі ў сельскай мясцовасці, але і ў горадзе. Як правіла, яны цвітуць у пачатку чэрвеня і да сярэдзін ліпеня. Зноў-такі і ў гэты перыяд можа мець месца харчовая алергія. Да абвастрэння палінозу можа прыводзіць ужыванне такіх прадуктаў, як крупяныя кашы, макаронныя і хлебабулочныя вырабы, прадукты, у склад якіх уваходзіць мукка.

Трэці перыяд пачынаецца з другога паловы ліпеня і працягваецца да верасня. У гэты час цвіце складанакветная пустазелля. І асноўнай алергенай травой з'яўляецца палын. Зноў-такі цэлы шэраг прадуктаў могуць падтрымліваць правы палінозу. У прыватнасці, гэта алей, халва, маянэз, гарчыца, прадукты, прыгатаваныя з выкарыстаннем палыну — вермуты, бальзамы. Сюды ж адносяцца сельдэрэй, кроп, пятрушка, перац, мускатны арэх, карыца, календра, мускатны бэб'як і морква, і бурак, і шпінат.

— Што яшчэ можна параіць людзям, у якіх маецца паліноз?

— Як пры лобой алергіі вельмі важна максімальна зніжаць кантакт з алергенамі. Больш за ўсё пылку з'яўляецца ў цэлае надвор'е, ветраное, у першай палове дня. Таму людзям, у якіх ёсць паліноз, мы рэкамендуем у гэты час яе мага менш знаходзіцца на свежым паветры, не выязджаць за горад, а калі выязджаць, то бліжэй да вадаёма і пад вечар. Такі пацешны павінен выходзіць на вуліцу ў сонцадоўных акулках. Вярнуўшыся дадому, здымаць адзенне, адразу ж прыняць душ. У кватэры пажадана закрыць форці, праводзіць частая вільготная ўборка.

Пацешні з падзэрэннем на паліноз абавязкова павінен звярнуцца да ўрача-алерголага. Той жа, каму пастанулі ўжо дыягназы, павінен назірацца і лячыцца ў спецыяліста.

Гутарыла **Вольга ШАУКО**.

Веткабінет

Як падрыхтаваць хатніх жывёл да «дачных канікулаў»

Пачынаецца дачны сезон, набліжаецца час адпачываць. На «летнія канікулы» многія гаспадары возьмуць з сабой хатніх любімцаў — жывёл. Але перш чым вывесці сваіх чатырохногіх за межы родных сценаў, трэба падрыхтаваць іх да падарожжа. І рабіць гэта варта ўжо зараз. Аб тым, якія меры перасцярогі неабходна прыняць, каб жывёліна адчуваць сябе камфортна ў новых умовах, не хварэла і не стварала небяспекі для навакольных, нам раскажа **начальнік ветэрынарнай станцыі Са-вечкага раёна Г. Мінска Мікалай КАРАВАЕЎ**.



Мікалай Караваяў

Перш за ўсё, перад тым як адправіцца ў дарогу, трэба правесці апрацоўку жывёліны супраць глістоў (увогуле гэта варта рабіць кожныя тры месяцы). За-раз для гэтай мэты існуе шмат прэпаратаў. Найбольш эфектыўныя з іх — таблеткі «Канквантэла» і «Дран-тала». Яны практычна забіваюць усе віды глістоў, якімі жывёліна можа заразіцца.

Праз два тыдні пасля такой апрацоўкі трэба зрабіць катам і сабакам прышчэпку ад шаленства. Гэта прышчэпка робіцца бясплата. Уладальнікам чатырохногіх гадаванцаў трэба ведаць, што яны вельмі рызыкуюць, калі пагарджаюць прышчэпкі. У дзікай прыродзе вірус шаленства шырока культывуецца. На шаленства хварэюць або з'яўляюцца яго вірусаносцамі літаральна ўсе насельнікі лясоў і паліў. Да-статкова аднаго «кусакача» кантакту з ім — і хатні любімец будзе асуджаны на смерць, бо шаленства не лечыцца. Акрамя таго, ёсць сур'ёзная небяспека і для людзей. Ад пакусаў шалёных жывёл летасць у рэспубліцы памерла два чалавекі.

Яшчэ сабак трэба прышчэпіць ад чумы. Можна прышчэпіць і комплекснай вакцынай, якая дзейнічае супраць некалькіх захворванняў.

Варта ўлічыць, што хутка актыўзіуюцца кляшчы. Іх будзе шмат у лясках, хмызняках, нават гарады яны не пакідаюць па-за сваёй увагі. Вашы пупышкі — самы «смяны» аб'ект для гэтых голодных і злых крэматозаў. Кляшчы з'яўляюцца пераносчыкамі такой хваробы, як іпіралізмоз (захворанне крыві). Жывёліна можа на-

ват загінуць ад укусаў кляшчы. Таму разумець за ўсё перад тым, як выехаць за горад, апрацаваць сваю жывёліну спецыяльнымі прэпаратамі, якія адлужваюць паразітаў. Вельмі эфектыўныя кроплі «Барс». Яны ўчыраюцца ў вобласць карка і патыліцы і дзейнічаюць 3—4 тыдні. Акрамя таго, гэтыя кроплі дапамагаюць супраць блох і валаседаў.

Існуе думка, што з кляшчамі цудоўна моцць «магацца» спецыяльнымі ашышнікі. Але гэта не зусім так.

— Пачынаць трэба не з ашышніка, — гаворыць М. Караваяў, — ён адразу не дапаможа. Варта спачатку выпуцаць жывёліну з шампунем, які змяшчае рэчывы, што дзейнічаюць супраць блох, кляшчоў і г.д. Потым праз дзесяць дзён апрацаваць яе кроплямі «Барс». І толькі праз тыдзень можна надзявацца ашышніку. Толькі тады ён будзе эфектыўны і можа дзейнічаць 2—4, а часам да 6 месяцаў.

Калі ж кляшч усё ж укусу і прысмактаўся да вашага гадаванца, не спяшаючы выдаляць яго грубым спосабам. Бо ў спеце жывёліны можа застацца доўгая крывасмакка, і месца укусу пачне гнаіцца. Лепш добра змажце кляшча алеем, і ён сам адваліцца ад сваёй «хавары».

Кашыня дачныя рэкамендацыі таксама маюць свае асаблівасці. Мурлыкам варта апасацца такой хваробы, як мікраспарыя, у народзе — лішай. Верагоднасьць падчапіць яе павялічваецца, калі каты знаходзяцца на свабодным выгуле і «мліуюцца» з дзікімі сародзікамі. Хвароба можа перайці на чалавека, а часцей за ўсё — на дзяцей. Таму катам рэкамендуецца зрабіць прышчэпку вакцынай супраць мікраспа-рыі. Такая прышчэпка дае гарантыю на 12 месяцаў.

Калі вы маеце намер адправіцца са сваімі жывёламі за межы рэспублікі, варта таксама прапрацаваць усю тую маніпуляцыю, аб якіх мы гаварылі вышэй. Ад-нак прышчэпкі павінен быць зроблены не раней чым за 2—3 тыдні да выезду. Перад падарожжам неабходна прывесці жывёліну на агляда да ветэрынара, які складзе адпаведныя дакументы аб тым, што ваш гадаванец здаровы і можа ехаць у далёкія краі.

Вольга ШАУКО.

дапаможа. Варта спачатку выпуцаць жывёліну з шампунем, які змяшчае рэчывы, што дзейнічаюць супраць блох, кляшчоў і г.д. Потым праз дзесяць дзён апрацаваць яе кроплямі «Барс». І толькі праз тыдзень можна надзявацца ашышніку. Толькі тады ён будзе эфектыўны і можа дзейнічаць 2—4, а часам да 6 месяцаў.

Калі ж кляшч усё ж укусу і прысмактаўся да вашага гадаванца, не спяшаючы выдаляць яго грубым спосабам. Бо ў спеце жывёліны можа застацца доўгая крывасмакка, і месца укусу пачне гнаіцца. Лепш добра змажце кляшча алеем, і ён сам адваліцца ад сваёй «хавары».

Кашыня дачныя рэкамендацыі таксама маюць свае асаблівасці. Мурлыкам варта апасацца такой хваробы, як мікраспарыя, у народзе — лішай. Верагоднасьць падчапіць яе павялічваецца, калі каты знаходзяцца на свабодным выгуле і «мліуюцца» з дзікімі сародзікамі. Хвароба можа перайці на чалавека, а часцей за ўсё — на дзяцей. Таму катам рэкамендуецца зрабіць прышчэпку вакцынай супраць мікраспа-рыі. Такая прышчэпка дае гарантыю на 12 месяцаў.

Калі вы маеце намер адправіцца са сваімі жывёламі за межы рэспублікі, варта таксама прапрацаваць усю тую маніпуляцыю, аб якіх мы гаварылі вышэй. Ад-нак прышчэпкі павінен быць зроблены не раней чым за 2—3 тыдні да выезду. Перад падарожжам неабходна прывесці жывёліну на агляда да ветэрынара, які складзе адпаведныя дакументы аб тым, што ваш гадаванец здаровы і можа ехаць у далёкія краі.

Вольга ШАУКО.

Для пахудзення — бурак, для ачышчэння — бярозавыя пупышкі, для амаладжэння — праросткі пшаніцы

Місціслаўская лекарка Ганна Куляшова (раней — Сазанкова) расказвае пра тое, як можна гароднінай, ягадамі, раслінамі і іншымі прыроднымі сродкамі ачысціць арганізм ад шлакаў і радыенуклідаў, дапамагчы ў лячэнні хвароб абмену рэчываў



марскую капусту. Таму што яна дапамагае страваванню і з'яўляецца кладоўкай ёду, якога нам вельмі не хапае.

— Калі вам доарага купляць ёдывыя прэпараты, то можна наступіць зусім проста, — раіць Ганна Валер'ёўна. — Трэба з'я-даць **5—6 зярнятак з яблыка**. Мы іх звычайна не ядым і выкі-даем, а яны могуць даць нам су-чутнаму дозу ёду.

Для тых, хто пакутуе ад хва-роб шчытападобнай залозы, лекарка раіць насіць на шыі **бурштын**. Праўда, найбольш карысны нешліфаваны камень — такі, якім яго стварыла сама прырода. Куляшова гаворыць, што бурштын не дае вузлавому зобу павялічвацца, да і, акра-мя карысці, проста ўпрыгожвае.

Ачысціць арганізм і пры-браць лішнюю вагу дапаможа **прарослае зерне пшаніцы**. Калі няма магчымасці набыць прарослую пшаніцу ў краме, можна прарасціць збожжа са-мім.

— Асабліва гэта проста ро-біцца ў вясковым доме, дзе ёсць печка, — раіць Ганна Ва-лер'ёўна. — Тры лыжкі пшані-цы — у цёплую ваду. Калі з'яў-ляюцца праросткі, то можна да-даваць іх у розныя салаты, а можа і проста «жамкаць» як семкі за чытаннем альбо пра-глядам тэлевізійных перадач.

Пявольна, з асалодай, каб пе-ражываць зерне ў нешта на-кшталт малочнай кашкі. Пра-росткі пшаніцы — гэта сіла жы-цця, амаладжэнне і ачышчэнне.

Таксама лекарка раіць ук-жываць і ежу **аўсянку** і рабіць з яе маскі для твару на малацэ. Толькі не гаптаваць, а проста за-парываць.

— Ёсць яшчэ адзін рэцэпт з **алеєм**, аднак нерафінаваным, які пахне семкамі і халвой, — уз-гадала лекарка. — Бяром дэ-сертную лыжку алею і катаем у роце хвілін 20. Потым трэба вы-плюнуць — ужо не алей, а ней-кую незарушную яблоскую су-мець, і прамяць рот. Алей ачы-шчае рот ад небяспечнай мікра-флары, розных мікробаў. І гэта таксама спрыяе ачышчэнню і амаладжэнню арганізма.

Канешне, наўрад ці можна сучаснаму чалавеку адмовіцца ад страў хуткага прыгатавання — умоўна кажуць, сасіскі і сар-дзелк. Аднак трэба памятаць, што гэта дробным чынам уплы-вае на абмен рэчываў нашага арганізма.

— Мы загрузаны шлакамі і таксінамі, таму і старэем хутка, — гаворыць Ганна Куляшова. — Трэба любіць свай арганізм і даваць яму жыць. Не згражваць рознымі хімічнымі харчамі, а таксама, дарэчы, і дробнымі думкамі. Трэба быць бліжэй да прыроды, бо мы — яе дзеці.

Запісала Ілона ІВАНОВА.

Па просьбе чытача

ГЭТЫ ХУТАР Я НАЗВАЎ БЫ «ДАЛМАНАВА»

Рэдакцыя газеты пераслала мне пісьмо ад Алены Аляксандраўны Пархомячы з вёскі Папуля-ковічы Клецкага раёна Мінскай вобласці. Там ёсць такія радкі: «Вылісваю «Звязду» каля 30 гадоў. Чытаю кожны нумар ад першай старонкі да апошняй. Даўным-даўно я чытала артыкул А. Касцяна пра Далмана, які дапамагаў людзям, калі да яго звярталіся. Я была тады мала-дзейшай, здаровай, думала — так будзе заўсёды. Ішлі гады, у мам жыцці многа чаго змяніла-ся і, канешне, не ў лепшы бок. І цяпер я ўспомніла, што ў мяне ёсць «Звязда» за 10 лютага 2006 года. Перабрала і знайшла яе. Там А. Касцянеў таксама ўспамінаў пра Далмана і пісаў, што хворых прымае яго сяст-ра. Мне 80 гадоў. Балаць мае ру-кі. Балаць галава. І надумалася паехаць да гэтай добрай жан-чыны. Але ці жыве яна?»

Прачытаў і задумаўся. А са-праўды, калі я апошні раз быў у Верацях, у славуэтага Сяргея Мі-хайлавіча Далманава, якога лю-ды называлі Далманом? Ды га-доў пяцінаццаць таму. Так, і ар-тыкул тады ў «Звяздзе» пра яго надрукаваў. Падумаў — і вы-браўся ў дарогу. Цяпнік Лынтупы — Віцебск (раней Вільня — Ві-

цебск) ходзіць рэгулярна. А пры-пеле «Верацеі» некалі і зрабілі спецыяльна, каб людзям было зручнай дабрацца да славуэтага народнага лекара. Па гэтай да-розе прыязджаў да яго сотні лю-дзей. У тым, савецкія, часы ніхто не афішэваў свайго імя. Але вось першую жанчыну-касманаўта Церашкову пазналі ўсе.

Відаць, спачатку трэба зяр-нуцца ў мінулае. Жыла некалі ў Варонежскай губерні сям'я дроб-ных служачых Далманавых. У сярэдзіне XIX стагоддзя апыну-лася сям'я ў Беларусі, накірава-лі да новага месца службы баць-чур. Тут і прыбылі хутар Верацеі. У 1873 годзе нарадзіўся Міхаіл Яе. Далману. Лекарскі дар пе-радаваў у сям'і ад бацькі да сы-на. Але ў Міхаілу ён праявіўся найбольш ярка. Усё навакол-ле звярталася да народнага док-тара па дапамогу. Ён дапамагаў і людзям, і жывёле. Многія хва-робы лячыў. Але былі і такія, што лекар адразу казаў: «Прабачце, тут я вам не памочнік».

Яму не трэба нават было рас-казаваць пра тое, чым хвароеш — ён бачыў чалавека адразу. За-помніўся мне расказ аднаго сур'-дэзача чалавека, міліцыянера. У дзяцінстве выправіла яго маці ў Верацеі да Далмана з цялушай,

прыхварэла тая. Па дарозе хла-пек добра такі з ёю натузаўся. Таму за некалькі кіламетраў ад хутара прывязаву цялушку пад мостам і пашываваў улегчы. А быў ён пінерам і не надта ве-рыць, як вучылі, у розныя забаб-ны. Таму і вырашыў падшукта-ваць над лекарам. Прышоў да яго і каза, што сястра захварэ-ла. А Далман паглядзеў на яго, усміхнуўся і каза:

«Ці не тая гэта сястра, што пад мостам мычыць?»

У гэта веру. Хоць да старо-га Далмана на маладосці не тра-піў. А вось з яго сынам, Сяргеем Міхайлавічам, сустракаўся неад-нолі. Дапамагала замоўленая ім вада і маім родным, і мне. Прыяззеш слюічак такой вады дадому, п'еш па некалькі глыткі ў на ўсходзе сонца. І можа стаць, звярталася да народнага док-тара па дапамогу. Ён дапамагаў і людзям, і жывёле. Многія хва-робы лячыў. Але былі і такія, што лекар адразу казаў: «Прабачце, тут я вам не памочнік».

А чаму Парыж? Некалі, у 1812 годзе, французы, якія праходзілі праз навакольных мясціны на Маскву, вельмі іх упадабалі. Па-водле легенды, Напалеон, зача-раваны кравямідам, прамовіў: «Тут прыгожа, як у парках Пары-жа». Так яго было ці не так, але вёска стала называцца Парыж-кава, потым Парыж. У многіх ста-

лых вясцоўцаў у пашпартах так і напісана: месца нараджэння — вёска Парыж.

А ў XIX стагоддзі вёска і адна-імённымі фальварка Парыж нале-жалі князю Друцімі-Лібоўцім.

«... около имьня Парыжь случалось иногда крестьянам находить серебряныя и мѣдныя монеты. Деньг старинныхъ, по словамъ крестьянъ, много также затоплено въ протекающій около Осинорода рѣчкѣ». Гэта вы-трымка з кнігі «Материалы по истории и географии Дисненского и Вилейского уездов Виленской губернии», якая была выдадзена ў Віцебску ў 1896 годзе.

Але і ў Парыжы сустраў я толькі пару чалавек. Маладзей-нейшых у полі на працы. Старыя па хатах. Вёска немалая, але з трох крам дзве значыныя. Увогуле адчуваецца, што патрэбна тут гаспадарская рука, ініцыятыва. І Парыж, наш, беларускі, можа стаць сапраўдным аграгародком. Сама назва заклікае да гэтага.

Але вернемся да гаюльнай тэмы. Тым, хто мае ў жыцці нейкія згр-ытчы, хваробы, гарю пабяваць у Верацях. Глыток парані, замоўле-най вады капі і не ва ўсім дапамо-жа — то ніколі не пашкодзіць.

Алесь КАСЦЕНЬ. *Віцебская вобласць.*

Насустрач Пекіну



Да пачатку XXIX Летніх Алімпійскіх гульні ў Пекіне застаўся 471 дзень

Спецвыпуск

Крыху больш за год застаецца да пачатку XXIX Летніх Алімпійскіх гульні ў Пекіне. Між тым ужо шмат атлетаў думкаю на старце ў Пад-нябскай. Сярод іх — і беларускія атлеты. На сямня ўжо 25 беларускіх спартсменаў заваявалі права выступаць на АГ-2008 у Кітаі. Алімпійскія ліцэнзіі заваяваны ў чатырох відах спорту: стральба кулявая, плаванне, скачкі ў ваду, лёгкае атлетыка.

Ударнай работай — па суботніку

Згадзімся, што ў айчынных алімпійцаў не так часта здараецца магчымасць сустрэцца ў вольным фармаце. Як-ніяк, пастаянныя раз'езды, трэніроўкі. У гэтым плане суботнік — ідэальны сродка, каб убачыць разам дзеючых спартсменаў «летнікаў» і «зімнікаў» ды яшчэ ў кампаніі ветэранна алімпійскага руху.

Менавіта такая сустрэча адбылася гэтымі днямі падчас добраўпа-радкавання тэрыторыі сталічнага спартыўнага комплексу «Алімпійскі». На некалькі гадзін фрыстайліст Дзмітрый Дашчынскі (на здымку), кі-дальніца дыска Эліна Зверева, малабатець Ігар Астапковіч, барэц Ка-мандар Маджыдаў, фехтавальшчык Аляксандр Раманюк і іншыя зоркі беларускага спорту пераўтварыліся ў маляроў, прыбральшчыкаў, пра-фесійна ўпраўляюцца з рыдлёўкай, граблямі і пазамком.



Фота Антона КІСЕВІЧУКА.

Алімпійская чэмпіёнка Марына ЛОБАЧ: «ФІЗІЧНЫЯ ПРАКТЫКАВАННІ МНЕ НЕ НАДТА ПАДАБАЮЦА»

Гісторыя Марыны Лобач нагадвае казку пра Папялушку: звычайная дзяўчынка з го-рада Смялявічы шмат працавала над сабой, нават ездзіла на трэніроўкі ў Мінск на электрычках, сустрача з добрай «фэяй» трэнерам Ірынай Ляпарскай прывяла яе ў 18 гадоў на спартыўны «баль» — Алімпіяду ў Сеуле-1988, дзе Марына паказала невера-годны вынік — за чатыры кампазіцыі атры-мала 4 дзiesiąткі і заваявала першае «золата» ў мастацкай гімнастыцы. З'яўляўся ў сваёй прычці, нарадзіліся дачкі.

Зараз Марына Лобач — суддзя міжнарод-най катэгорыі, член камісіі «Жанчыны і спорт» у выканкаме Нацыянальнага алім-пійскага камітэта. Днямі Марына Вікенц-еўна ўзнагароджана спецыяльным дыпло-мам Міжнароднага алімпійскага камітэта за выдатны ўклад ва ўдзел жанчын у алімпій-скім руху. Сёлета Марына Лобач у шосты раз арганізоўвае ў Мінску міжнародны тур-нір для юніёрак, прычым упершыню спабор-ніцтва збіраюць прадстаўніцы дзесьці кра-ін і адбудуцца ў сталічным Палацы спорту (турнір праводзіцца за два тыдні да мінскага этапу Гран-пры па мастацкай гім-настыцы — 5—6 мая). Як разумееце, пагутарыць нам было аб чым.



Фота Марыны ЛОБАЧ.

— Марына Вікенцьеўна, вы — прадстаўніца аднаго з самых прыгожых жаночіх відаў спор-ту, уваходзіце ў склад камісіі «Жанчыны і спорт», таму не ма-гу не пацікавіцца: якія віды спор-ту, на вашу думку, не створаны для жанчын, ім проціпаказаны? — (Задумваецца.) Я прытым-ліваюся такой пазіцыі, што для лю-бога чалавека, у тым ліку і для жан-чыны, не існуе не яго віду спорту, бо людзі бываюць розныя. Калі, на-прыклад, жанчына не надта сімпа-тычная, яна можа стаць болей ці-кавай і прывабліваць, калі знойд-зе сябе ў пэўным віду спорту. — Вы рэалізавалі сябе і як спартсменка, і як маці. Аб чым марыце зараз? — Мне вельмі хочацца, каб у на-шай гімнастыцы і пасля мяне была

алімпійская чэмпіёнка. Іна Жукава можа прэтэндаваць на поспех на Алімпіядзе, але прыкладна дзесяць чалавек у свеце могуць перамаг-чы. Вельмі моцныя расіянікі і укра-інкі, ды і гімнастыка — вельмі суб'-ектыўны від спорту. Суб'ектыўнасць будзе заўжды, бо прыгажосць не бывае для ўсіх аднолькавай. Гім-настам патрэбна выступаць чы-ста, каб гэта спадбалася большасці глядачоў. Судзіць — тыя ж глядачы. — Ваш рэкорд на Алімпіядзе ў Сеуле рэальна калісьці паў-тарыць? — Мне падаецца, што не, бо правілы ў гімнастыцы вельмі змя-ніліся з таго часу. Такую колькасць балаў атрымаць вельмі цяжка. Як гэта ўдалося мне? Было чатыры гімнастыкі, якія прэтэндавалі на «зо-лата» — дзве балгаркі і дзве са-

— Мне падабаліся ўсе прадметы не таму, што з усімі цудоўна спраў-лялася. На трэніроўцы мне было цяжка абыходзіцца са стужкай, за-то на спаборніцтвах наадварот ляг-чай. Булавы заўжды патрабавалі канцэнтрацыі: трымаеш жа ў руках не адзін, а два прадметы, якія вель-мі каварныя і тэхнічна складаныя.

— У мастацкай гімнастыцы, безумоўна, існуе мода на ку-пальнічкі, у якіх выступаюць дзю-чаты. Якія тэндэнцыі вы б вызна-чылі ў сучасным дызаіне спар-тыўнага касцюма і тых купальні-ках, у якіх выступалі самі? — Яны вельмі адрозніваюцца! У наш час выступалі ў купальніцы адна-го колеру. Потым некаторыя фірмы распрацавалі новую мадэль — укр-аплялася некалькі розных колераў. Су-перкулпальнічкі я пабачыла, калі на ім сталі выбіваць кветкі (Марына Ві-кенцьеўна — наогул вялікі аматар кве-тцаў, асабліва жывых, таму разводзіць іх дома. — Аўт.). Зараз купальнічкі за-хіяляць і падкрэпляюць лепшыя бакі гімнастыкі.

— Вашым першым настаўнікам была Ірына Ляпарская, зараз трэ-нер нацыянальнай зборнай Белар-сі. Вам было цяжка пераходзіць з яе вучаніцы ў калегу і трымацца побач на роўных?

Адрамантаваць вопратку і пацыць боты

Рэпарцёр атрымаў заданне...

...Як ні круці, а сустракаюць нас па адзенню. Набываем мяго ў крамах ці на рынку. А што рабіць, калі фігура нестандартная або хочацца выдзеліць сябе сярод натуру? Ці ўвогуле грошай няма на новыя джынсы, а ў тых што ёсць — дзірка? Першае выйспе са становішча — асвоіць прафесію швачкі. А калі няма часу на такія падзвігі, то тады лепш за ўсё даверыцца прафесіяналам. Калі патрэбен дробны рамонт адзення, то яго могуць зрабіць

швачкі, што працуюць у кіёсках. Такія кіёскі, у навушчынскіх аднаголькі машынах, за якія працуе адна швачка, звычайна знаходзяцца на базарах, у пераабсталяваных пад'ездах жылля дамоў. Карыстацца імі зручна, калі яны паблізу дома ці работы, да таго ж цэны на паслугі там параўнальна невысокія. Напрыклад, каб падкараціць спадніцу або штаны, трэба адаць даяць 7 тысяч рублёў. За кашулю даяць даяць выкласці на паўтары тысячы больш, а рукавы, ніз палітона, тонкага плашча абыддуца ў 12

тысяч. Замена «маланкі» ў штанах і спадніцы каштуе 7—8 тысяч, а ў куртцы — 12. Прыкладна такая ж цэна будзе, «калі сапраўды паласца латку на адзеджу або зрабіць новы пояс. Тым, хто скідае вагу і як выносіць, завучае адзенне, трэба выкласці ад 6 тысяч і вышэй за рэч. Важная перавага паслуг у такіх кіёсках яшчэ ў тым, што рамонт там зрабіць за некалькі гадзін, сама болей — за суткі. Але ёсць і «мінусы». Швайцы тут бяруцца да ўсё, а толькі за тое, што «возьме швейная машына». Калі дублёнка тон-

кая, яны замяняць замка, калі тоўстая, хутчай за ўсё адмовіць. І яшчэ адна акалічнасць, якая датычыцца, зэршыты, не толькі швачкаў у кіёсках: за кожны элемент на вопратцы, што ускладняе працу, давадзецца даплаціць тры тысячы.

у вярнуць свае грошы будзе няпроста. Акрамя адзення, сёння ў атэлью можна заказаць і пашуў абутку. Канешне, не ва ўсіх, нават у сталіцы тэпласу аказваюць толькі ў некалькіх месцах. Спачатку кліент вы-

ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЁДКА:

У XVI стагоддзі ў Мінску існавалі цэхі шайцоў і краўцоў, а таксама цэх рамёслаў кушнерскага, чанніцкага і балтушніцкага. Першы аб'ядноўваў майстроў па вырабу абутку. Краўцы шлі адзенне з тканіны, балтушнікі апрацоўвалі скуры, а кушнеры і чаннікі рабілі з іх адзенне і галаўныя ўборы. Кожны цэх меў сваю статут, харугву, пячатку і агульную скрыню. Гэтыя аб'яднанні строга сачылі за якасцю вырабаў, рэгулявалі зносіны паміж сабой, дапамагалі ўдовам і сіротам калег. Акрамя таго, цэхі мелі свае саабыслы ўнутры суда і ўласную сістэму навування. Калі хто-небудзь з цэху парушаў правы гандлю альбо вытворчасці (напрыклад, закупаў сыравіну ў купцоў не мінскіх), тады выраб канфіскаваўся і перадаваўся на патрэбы шпіталью для ўбогіх. Шваец, «каторы на злодзеістве альбо... іншым злым і неучывым учынку быў пайманым», караўся выключэннем з цэху і забаранай ўвогуле займацца рамствам.

У дзяржаўных атэлью, якія звычайна адкрытыя ў Дамах быту, той самы рамонт будзе каштаваць на тры разы дэражэй. Да таго ж тэрміны выканання заказаў там прадугледжаны ад чатырох (дробны рамонт) да пятнаццаці дзён. Зартое ў такіх атэлью бяруцца за рамонт любой складанасці. Прыватныя атэлью больш гібкія ў адносінах да кліента. Яны могуць мець нейкую спецыялізацыю, як, напрыклад, мінскае «VLADOR», дзе шваіцы і рамонтныя вопратку з футры і скуры. Аднак калі мінае сезон і такіх заказаў мала, то атэлью шыве летнія сукенкі, кашуцы, нават фіранкі і чалхы. Цэны на такім прадпрыемстве таксама ўстаўляюцца з улікам рынкавага попыту: замена маланкі ў звычайных спадніцы ці штанах — 6 тысяч, а ў скураных — 14. Падкараціць футра каштуе ад 40 тысяч рублёў, а падоўжыць ці пашыць — у два разы больш. За перакройку даяць даяць аддаць ужо ад 60 тысяч рублёў (за дублёнку і скуранае паліто менш — ад 10 тысяч).

Рамонтам і пашывам вопраткі займаюцца і вольныя швачкі-краўцы. Звычайна іх паслугі больш танныя, чым у атэлью кіёсках. Знайсці іх можна па а'бявах. Аднаголькі «але». Калі «надомная» швачка сапусе вопратку ці тканіну, то кліен-

бірае па ўзорах фасон пантофляў ці боты. Часцей за ўсё заказчыкамі з'яўляюцца людзі, якія маюць тую ці іншую асабліваць формы нагі, нейкае захарванне альбо яго наступства ці рэдкі памер. Прыходзяць сюды і тыя, каму падабаецца, што абуць пашыты на назе (кажуць, што абуць камфорту недасягальнае дач фабрычных вырабаў).

Некаторыя прыватныя атэлью спецыялізуюцца на пашыве эксклюзіўнага абутку для моладзі. Там большы выбар калодак і матэрыялаў, ёсць замечымасць заказаў тэрмін вырабу модага абутку з імпартаў матэрыялаў — месца і больш. Калі асабліва прэтэнзій няма, выраб будзе гатовы праз 10 дзён.

Кошт такой паслугі ў розных атэлью розны. Напрыклад, пашыв пантофляў ў СЗАТ «Яліна» можна за 116—130 тысяч рублёў, боты — за 174 тысячы. У ПВГУП «Фарфат», дзе выкарыстоўваюцца італьянскія тэхналогія і матэрыял, — ад 120 да 210 тысяч рублёў пантофляў, ад 200 тысяч — боты.

На жаль, такі вышэй паслуг існуе толькі ў Мінску і буйных гарадах. Зэршыты, высюквая людзі часцей за ўсё самі сабе майстры, прычым, які правіла, не горшыя за спецыяльна навучаных.

Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

КУМПП ЖХК «ИВАНОВСКОЕ ЖХК»

абъявляе працедуру вызначэння поставшкі прыбораў учэта воды (водомеров) дыяметрам 15 мм. Прэджанія прымаюцца в течение 10 дней с учэта опублікавання прэджанія по адресу: 225793 Брестская область, г. Иваново, ул. Строителей, 9. Тел./факс: (8-01652) 2-21-86. Дадатковую інфармацыю можна палучыць по телефону: 2-13-14; 2-68-77.

Утэрныя дакументы індывідуальнага прэджанія А.М. АРХІПОВА — регістрацыйнае сведателство № 24319 і дублікат оп присвоени кода УНН — считать недействительными.

Утэрныя додустверение тракториста на имя БЫЧИК Раисы ИВАНОВИЧ считать недействительным.

Извещение о продаже объекта недвижимого имущества на аукционе ЗАО «ВЛ «АКВАБЕЛ» МИНСКИЙ РАЙОН ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

| № лота | Наименование объекта недвижимости | Общая площадь, м.кв. | Начальная цена с НДС, бел. руб. | Адрес объекта |
|--------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Ангар арочный | 1151,1 | 712 957 143 | Минский район, район Д. Королев Стан |

Задаток в размере 10% от стоимости лота перечисляется на р/с № 3012204960010 в филиале ОАО «Беларогпромбанка» МГД г. Минск, ул. Ольшеского, 24, код 963, УНН 600438617, ОКПО 28976346, ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район. Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 10 дней от даты подписания протокола о результатах аукциона. Аукцион состоится 3 мая 2007 г. в 11.00 по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД. Административное здание, отдел коммерческой недвижимости. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 02.05.2007 г. до 17.30 по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, Административное здание, отдел коммерческой недвижимости. Контактный телефон: (8-017) 237-93-93.

Открытое акционерное общество «Автомагистраль» Бухгалтерский баланс (сокращенный) на 01.01.2007, млн. руб.

| Актив | Код строки | На конец отчетного года | Пассив | Код строки | На конец отчетного года |
|---|------------|-------------------------|---|------------|-------------------------|
| I. Внеоборотные активы | | | III. Источники собственных средств | | |
| Основные средства (01, 02) | 110 | 40190 | Уставный фонд (80) | 510 | 28616 |
| Нематериальные активы (04, 05) | 120 | 26 | Резервный фонд (82) | 520 | 81 |
| Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60) | 140 | 12919 | Добавочный фонд (83) | 530 | 28187 |
| Итого по разделу I | 190 | 53135 | Нераспределенная прибыль (84) | 540 | 648 |
| II. Оборотные активы | | | IV. Доходы и расходы | | |
| Запасы и затраты | 210 | 5436 | Целевое финансирование (86) | 560 | 53 |
| Налоги по приобретенным ценностям (18, 76) | 220 | 853 | Итого по разделу III | 590 | 57585 |
| Готовая продукция и товары (40, 41, 43) | 230 | 15 | Резервы предстоящих расходов (96) | 610 | 41 |
| Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46) | 240 | 96 | Расходы будущих периодов (97) | 620 | -895 |
| Дебиторская задолженность (40, 41, 43) | 250 | 3890 | Доходы будущих периодов (98) | 630 | 25 |
| Финансовые вложения (58, 59) | 260 | 1716 | Прочие доходы и расходы | 660 | -16 |
| Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) | 270 | 137 | Итого по разделу IV | 690 | -845 |
| Итого по разделу II | 290 | 12143 | V. Расчеты | | |
| БАЛАНС | 390 | 65278 | Краткосрочные кредиты и займы (66) | 710 | 2653 |
| | | | Долгосрочные кредиты и займы (67) | 720 | 941 |
| | | | Кредиторская задолженность | 730 | 4944 |
| | | | Итого по разделу V | 790 | 8538 |
| | | | БАЛАНС | 890 | 65278 |

Отчет о прибылях и убытках на 01 января 2007 года

| Показатель | Код строки | На конец отчетного года |
|--|------------|-------------------------|
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг | 010 | 50898 |
| Налоги, включаемые в выручку от реализации | 020 | 7880 |
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей) | 030 | 43018 |
| Себестоимость реализации товаров, работ, услуг | 040 | 39797 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 070 | 3221 |
| Операционные доходы | 080 | 1733 |
| Налоги, включаемые в операционные доходы | 090 | 251 |
| Операционные расходы | 110 | 1308 |
| Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов | 130 | 1674 |
| Внеоперационные доходы | 140 | 280 |
| Внеоперационные расходы | 150 | 10 |
| Налоги, включаемые во внеоперационные доходы | 170 | 292 |
| Прибыль (убыток) от внеоперационных доходов и расходов | 190 | -22 |
| Итого прибыли (убыток) за отчетный период | 200 | 3373 |
| Налоги и сборы, производимые из прибыли | 210 | 1297 |
| Платежи и расходы из прибыли | 220 | 2 |
| Прибыль (убыток) — чистая прибыль предприятия к распределению | 240 | 2074 |

Дивиденды за 2006 год физическим лицам, акционерам ОАО «Автомагистраль», будут выплачены в размере 10,88 рублей на одну акцию в период с 01.07.2007 г. по 30.11.2007 г.

Главный директор К.Н. Мельников
Г.П. Хартова

Бухгалтерский баланс на 01.04.2007 ЗАО «Трастбанк», г. Минск, ул. Игнатенко, 11

| № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт применяемый | в миллионах белорусских рублей | |
|-------|--|--------|-------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 2007 г. | 2006 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | АКТИВЫ | | | | |
| 2. | Денежные средства | 1101 | 1 | 2 690,6 | 2 010,8 |
| 3. | Средства в Национальном банке | 1102 | 2 | 4 520,2 | 3 798,1 |
| 4. | Ценные бумаги: для торговли | 1103 | 3 | 3 766,1 | 10 530,0 |
| | удерживаемые до погашения | 11032 | 3,1 | - | - |
| | в наличии для продажи | 11033 | 3,2 | 3 766,1 | 7 504,8 |
| 5. | Кредиты и другие средства в банках | 1105 | 4 | 30 701,5 | 17 027,1 |
| 6. | Кредиты клиентам | 1106 | 5 | 70 491,6 | 63 784,9 |
| 7. | Долгосрочные финансовые вложения | 1107 | 6 | 59,4 | 59,4 |
| 8. | Основные средства и нематериальные активы | 1108 | 7 | 22 006,2 | 18 579,6 |
| 9. | Прочие активы | 1109 | 8 | 6 800,7 | 6 778,0 |
| 10. | ИТОГО активы | 110 | | 141 036,3 | 122 567,9 |
| 11. | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 12. | Средства Национального банка | 1202 | 9 | - | - |
| 13. | Кредиты и другие средства банков | 1205 | 10 | 29 539,3 | 42 108,3 |
| 14. | Средства клиентов | 1206 | 11 | 63 580,8 | 36 415,2 |
| 15. | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1208 | | - | 459,0 |
| 16. | Прочие обязательства | 1209 | 12 | 10 486,3 | 10 144,3 |
| 17. | ВСЕГО обязательства | 120 | | 103 606,4 | 89 126,8 |
| 18. | КАПИТАЛ | | | | |
| 19. | Уставный фонд | 1211 | 13 | 14 501,0 | 14 501,0 |
| 20. | Эмиссионный доход | 1212 | | - | - |
| 21. | Резервный фонд | 1213 | | 2 754,2 | 2 403,3 |
| 22. | Накопленная прибыль | 1214 | 14 | 2 234,3 | 2 340,4 |
| 23. | Фонд переоценки статей баланса | 1215 | 15 | 17 940,4 | 14 196,4 |
| 24. | ВСЕГО капитал | 121 | | 37 429,9 | 33 441,1 |
| 25. | ИТОГО обязательства и капитал | 120 | | 141 036,3 | 122 567,9 |
| 26. | ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | | |
| 27. | Требования | 1301 | 16 | 73 346,8 | 57 173,3 |
| 28. | Обязательства | 1302 | 17 | 59 237,0 | 57 441,3 |

Отчет о прибыли и убытках 01.04.2007 ЗАО «Трастбанк», г. Минск, ул. Игнатенко, 11

| № п/п | Наименование статьи | Символ | Пункт применяемый | в миллионах белорусских рублей | |
|-------|---|--------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | 01.04.2007 | 01.04.2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Процентные доходы | 2011 | | 3 603,8 | 2 118,8 |
| 2. | Процентные расходы | 2012 | | 2 311,6 | 1 445,7 |
| 3. | Чистые процентные доходы | 201 | 18 | 1 292,2 | 673,1 |
| 4. | Комиссионные доходы | 2021 | | 1 762,2 | 1 689,8 |
| 5. | Комиссионные расходы | 2022 | | 122,4 | 96,6 |
| 6. | Чистые комиссионные доходы | 202 | 19 | 1 639,8 | 1 593,2 |
| 7. | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 203 | 20 | 318,6 | 153,2 |
| 8. | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | 21 | 2,6 | -10,5 |
| 9. | Доход в форме дивидендов | 205 | | - | - |
| 10. | Чистые отчисления в резервы | 206 | 22 | 887,7 | 150,7 |
| 11. | Прочие доходы | 207 | 23 | 149,1 | 929,5 |
| 12. | Операционные расходы | 208 | 24 | 2 226,0 | 2 632,3 |
| 13. | Прочие расходы | 209 | 25 | 167,4 | 188,8 |
| 14. | Налог на прибыль | 210 | | 28,0 | 168,7 |
| 15. | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | | | 93,2 | 198,0 |

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 14 от 27 октября 2006 г.


РУ «БЕЛСЕЦЦОПРАК» РЕАЛИЗУЕТ:

- | | |
|---|---|
| <p>АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА</p> <p>1. А/м УАЗ — 1500000-4960000 руб. 2. А/м ГАЗ — 2000000-4850000 руб. 3. А/м ЗИЛ — 1840000-5830000 руб. 4. А/м УРАЛ — 3860000-12900000 руб. 5. М/м КамАЗ — 7860000-10765000 руб. 6. А/м КраЗ — 5000000 руб. 7. Трактор Т-150К — 11020000 руб. 8. Трактор ДТ-75 — 3700000-4100000 руб. 9. Прицепы и л/прицепы — 645000-3500000 руб. 10. Автобусы: дизельные — 591000-880000 руб. 11. А/кабины — 97100-144000 руб. 12. Комплект № 6 ГАЗ-66 — 2268600 руб., а также запчасти к различным комплект к ним — всего порядка 300 позиций.</p> <p>ИМУЩЕСТВО РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>1. Изделие 8Т311 №183737678 на ш. ЗИЛ-131 — 270000-280000 руб. 2. Автоаэссы ЗИЛ-131 — 2500000-3900000 руб. 3. Прицеп 1-П-1,5 — 125000-410000 руб. 4. Шасси 1-П-2,5 — 480000 руб. 5. Шасси 2-ПН-2 — 450000-740000 руб. 6. Агрегат питания АЭО-2/30-М1 — 290000-800000 руб. 7. Агрегат безэлектронической АБ-4-П/115 — 200000-765000 руб. 8. Таль электрическая ЭТС-3200 — 60000 руб. 9. Таль электрическая г/л ЭС — 950000 руб. 10. Кузов-фургон КМ66ДЗ — 420000 руб. 11. Кабина аппаратура от изд.98С — 400000 руб. 12. Электрокотел ЭТ-2801 — 65000 руб. 13. Автоматический станок НС-12А — 330000 руб. 14. Стол слесарный складной 165х65 — 70000 руб. 15. Насос БКФ-4 — 5000 руб. 16. Генератор автешлювной АСП-10 — 60000 руб. 17. Агрегат сварочный УДГ-301У — 350000 руб. 18. Сварочный преобразователь УЗР-200 — 20000 руб. 19. Устройство зарядно-разрядное УЗР-15УЗ — 82000 руб. 20. Унифицированное зарядно-разрядное устройство УЗРУ — 100000 руб. 21. Баллон емк. 40л — 22000 руб. 22. Автокран 9Т31М на ш. УРАЛ-375 — 5500000 руб. 23. Автокран КРАЗ-2555 — 800000 руб. 24. Агрегат АД-10Т/230 — 750000 руб. 25. Электроагрегат ЭСД-2-12 на пр.2-ПН-2 — 4500000-17000000 руб. 26. Двигатель УД25 — 1500000-2800000 руб. 27. Двигатель УД25Г — 1500000-2800000 руб. 28. Токарно-винторезный станок ИТ-1М — 7000000 руб. 29. Токарно-винторезный станок ДТ-200 — 1100000 руб. 30. Универсально-фрезерный станок 676 — 9300000 руб. 31. Мастерская МРС-АР на ш. ЗИЛ-131 — 9000000 руб. 32. Мотопомпа МП-800С — 500000 руб. 33. Отопитель ОВ-65 с куном КМ-131 — 9000000 руб. 34. Блок питания ТБП-52 — 60000 руб. 35. Приспособление сварочное ВСА-5А — 10000 руб. 36. Отопительная установка ОВ-95 — 300000 руб. 37. Трансформатор 220/12В — 10000 руб. 38. Тиски слесарные — 43000 руб. 39. Наконечник с подставкой — 60000 руб. 40. МАЗ-5244 с куном ПМ-10 — 2000000 руб. 41. МАЗ-5207В (ВШ) с куном ПМ-6М — 1500000 руб.</p> | <p>19. Кондиционер автомобильный АК-04-9А «Порш» — 2800000-8510000 руб. 20. Аэродинамич. многоцелевой кондиционер АМК-3К — 3000000-10000000 руб. 21. Аэродинамич. многоцелевой кондиционер АМК-24-5В — 17000000-67000000 руб. 22. Газификатор сжиженных газов ГСГ-250/420 — 40250000 руб. 23. Резервуар для хран. и хранен. жидкого кислорода ТРМЖ-2У — 3000000 руб. 24. Унифицированная газозарядная станция УГЗС.МА — 57000000 руб. 25. Установка для проверки гидросистем летательных аппаратов УПГ-2500М — 18000000 руб. 26. Установка для проверки гидросистем УПГ-300 — 25100000-122900000 руб. 27. Обмывочно-нейтрализационная машина 8Т-31 ПМ — 7100000 руб. 28. Автоматический переключ.</p> |
|---|---|

Сёння

Сонца: Мінск — 5.47 20.29 14.42; Віцебск — 5.33 20.22 14.49; Магілёў — 5.38 20.19 14.41; Гомель — 5.39 20.11 14.32; Гродна — 6.03 20.43 14.40; Брэст — 6.08 20.39 14.31

Надвор'е на заўтра



...у суседзях

Weather forecasts for neighboring cities: ВАРШАВА +20...+22 °C; МАСКВА +15...+17 °C; ВІЛЬНЮС +20...+22 °C; РЫГА +18...+20 °C; КІЕВ +18...+20 °C; С-ПЕЦЯРБУРГ +15...+17 °C

Усміхнёмся!

Новы раскі прыехаў у Парыж. У гатэлі пакаёўка пыгаецца ў яго: — Месьце, калі вам прыгатаваць вану? — Сёння серада — у суботу.

Дзішнік спыняе аўтамабіль. За рулём вадзіцель: вочы ў кучку, нос сіні, адным словам, у вельмі нецарожным стане. Паставы: — Ну, пайшлі, дунем... — Ну не-е, я усё!

ОАО «Пивзавод Оливарья» 220002 Республика Беларусь, Минск, ул. Киселева, 30

Table with 4 columns: АКТИВ, Код стр., На начало периода, На конец периода. Rows include I. Внеоборотные активы, II. Оборотные активы, ПАСИВ, III. Источники собственных средств, IV. Доходы и расходы, V. Расчеты.

II. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 января 2007 г.

Table with 4 columns: Наименование показателя, Код стр., За отчетный период, За аналогичный период прошлого года. Rows include I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, III. ВНЕОБРАТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, III. Количество акционеров, IV. Информация о дивидендах.

ЦУДОЎНЫЯ ПАДАРУНКІ І ПРЫЕМНЫЯ НАВІНЫ АД ПРІОРБАНКА

Урачыстым уручэннем падарункаў завяршыўся першы этап акцыі «Прызы, якія змяняць Вашу жыццё», якую праводзіць «Прыорбанк» ААТ.



Падарункі, якія былі ўручаны найбольш актыўным карыстальнікам карткі і сапраўды могуць яшчэ больш змяняць жыццё ў лепшы бок.

Увогуле рынак безнаўных рэзэрваў, якія ажыццяўляюцца праз пластыкавыя карткі, на сёння адзін з самых перспектывіўных накірункаў развіцця банкаўскай дзейнасці.

— Каля 460 000 кліентаў банка карыстаюцца нашымі пластыкавымі карткамі, як і кредитнымі, так і дэбетнымі. І колькасць тых, хто ажыццяўляе плацёжы пры дапамозе менавіта карткі Прыорбанка пастаянна павялічваецца.

— Мы ўвесь час падтрымліваем нашых карыстальнікаў. Напрыклад, хутка пройдзе акцыя, у час якой самым актыўным трымальнікам мы будзем вяртаць грошы за зробле-

ныя па картцы пакупкі. І гэта яшчэ не усё. Зараз распрацоўваем крокі, якія дазваляць падтрымліваць нашых карыстальнікаў картка на пастаяннай аснове.

Акрамя таго, кожны, хто стане кліентам Прыорбанка, аўтаматычна можа разлічваць на дадатковыя паслугі, якія дапамагаюць больш аператыўна наладзіць «зносні» з карткай.

— Увогуле рынак безнаўных рэзэрваў, якія ажыццяўляюцца праз пластыкавыя карткі, на сёння адзін з самых перспектывіўных накірункаў развіцця банкаўскай дзейнасці.

— Мы ўвесь час падтрымліваем нашых карыстальнікаў. Напрыклад, хутка пройдзе акцыя, у час якой самым актыўным трымальнікам мы будзем вяртаць грошы за зробле-

Приорбанк Group. Открытое акционерное общество. г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2007 года

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт применения, на 1 апреля 2007, на 1 апреля 2006. Rows include АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2007 года

«Приорбанк» Открытое акционерное общество. г. Минск, ул. В. Хоружей, 31-а

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт применения, на 1 апреля 2007, на 1 апреля 2006. Rows include Процентные доходы, Процентные расходы, Чистые процентные доходы, Комиссионные доходы, Комиссионные расходы, Чистые комиссионные доходы.

Председатель Правления: С.А. Костюченко. Главный бухгалтер: В.В. Манцвиода.

25 красавіка

Сёння — Міжнародны дзень сакратара. Як прафесійнае свята ўпершыню быў адзначаны ў 1952 годзе ў ЗША.

1797 год — у Віленскім універсітэце заснавана мастацкая школа (кафедра), якая з'яўлялася цэнтрам мастацкай адукацыі і мастацтва наогул у ВКЛ.

1901 год — у штаце Нью-Йорк упершыню ў свеце ўведзены аўтамабільныя нумары. Каштавалі яны адзін долар.

«Спраўдана адзіноца — гэта ўсё ж... прысутнасць. Прысутнасць чалавека, які цябе не разумее».

Хросны ход у гонар чудатворнага абраза Бялыніцкай Божай Маці



24 красавіка праваслаўныя вернікі пайшлі хросным ходам з Магілёва ў Бялынічы — у гонар знакамітага абраза Бялыніцкай Божай Маці.

Сам абраз, які вядомы з пачатку XVII стагоддзя, быў бясследна страчаны і цяпер лёс яго невядомы.

Усяго бадзёрым крокам ідуць з Магілёва ў Бялынічы каля 200 чалавек. Яны рухаюцца па ўзбочыне аўтадарогі ў суправаджэнні аўтамабіляў ДАІ і «хуткай дапамогі».

— Вы быццё, што людзі спяваюць і усміхаюцца. — задаволена адзначыў святар Сяргій Шышоў, які ідзе на чале людзей з крыжамі, харчавымі і абразамі.

Хросны ход у Магілёўскай воласці праваслаўнай царквы арганізуюе другі раз. Пазалетаў хадзілі з Магілёва ў Быхаў, у гонар таксама вядомага чудатворнага абраза Баркалабаўскай Божай Маці.

Ілона ІВАНОВА.

Белагпромпбанк. Традиции будущего.

220036 г. Минск, пр-т Жукова, 3. Контакт-центр банка: 8-8011-00-8011 (звонок бесплатный на территории РБ).

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ОАО «БЕЛАГПРОМБАНК» «СТАРТ»

1. Общие условия, права и обязанности сторон. 1.1. Размер минимальной суммы вклада (депозита) составляет 500 000 (пятьсот тысяч) белорусских рублей. 1.2. Сумма вклада (депозита), валюта вклада (депозита), размер процентов, сроки возврата вклада (депозита) и иные существенные условия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, указываются в договоре, заключаемом ОАО «Белагпромпбанк».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНИК: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, А. МЯСНІКОЎ, Т. ПАДАЛЯК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЎСкі, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШКА, І. ШЧУЧЭНКА.

адакных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292-44-12; «Мясцовае самарэбранне» — 292-21-03, уласных карэспандантаў; у Брасце: 20-37-98, Віцебску: 24-31-92, Гродне: 43-25-29, Гомелі: 74-13-92, Баранавічы: 726-02, Магілёве: 32-74-31; бухгалтэры: 292-22-03; дзевядзі на рэкламе і аб'явах тэл'факс: 287-17-79, e-mail: reklama@zvyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — 292-04-52.